

УМОВЫ ПАПДПІСКІ:
 На 1 год — 30 руб.; на 3 месяцы — 2 р. 60 коп.;
 на 6 — 5 р.; на 1 год — 9 р. 75 коп.
 Часова: ілюстрацыя — 10 руб., ілюстрацыя — 20 руб.
 Падпісьнік / асобны прымаюцца: У Гал. Начторы газ. „Звязда“ — Г. Менск, Сапечкая, 63, (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-х гадз. дня. У ануговых гарадах — у адд. Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.
РЭДАКЦЫЯ — Г. МЕНСК, САПЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор: **пятніца, 30 лістапада 1928 г.**
 № 275 (3082)
 Год выданьня дванаццаты.
 Прадпрыемства „Звязда“ у складзе Беларускага дзяржаўнага ўраду.

За калектывізацыю, за ўздэм ураджайнасьці

Асноўнай задачай аграрнай палітыкі сучаснасьці зьяўляецца праблема ўздэму ўраджайнасьці і вытворчасьці ўсіх галін сельскай гаспадаркі. Недахоп апажывецкіх прадуктаў, недахоп сельска-гаспадарчага сыру пачынаюць, у сувязі з узрастваючымі патрэбнасьцямі індустрыі становяцца галоўнымі тормазамі нашага будаўніцтва.

Ікім парадкам ліквідаваць усе тыя прычыны, якія затрымліваюць нашае гаспадарча-сацыялістычнае разьвіцьцё?

Вось тэндэнцы даць больш шырока прастор разьвіцьцю кулацкіх гаспадарак пад тым матывам, што зны зьяўляцца асноўнымі дастаўшчыкамі хлеба і сыру для гораду і сацыялістычнай індустрыі. Калі б мы прынялі такі погляд і ўсталявалі ў аграрнай палітыцы, дык гэта азначала б, што мы сталі на шлях капіталістычнага разьвіцьця сельскай гаспадаркі і тады зараз-жа нам трэба было б адмовіцца ад задач сацыялістычнага будаўніцтва, дыктары пралетарыяту і стаць на шлях пераходу да буржуазна-дэмакратычнага ладу.

Такога шляху для разьвіцьця кулацкай сельскай гаспадаркі дабіваюцца спецыялісты а буржуазнай і дробна-буржуазнай ідэалёгіі, якія чакаюць рэстаўрацыі капіталізму, прычым гэтыя настроі заразліва прадстаўнікоў правага ўхіду ў нашай партыі.

Пачытайце рад думак самых адказных і неадказных спецыялістаў аб задачах на ўздэму ўраджайнасьці і вы там сарод навукова-тэхнічнай тэрміналёгіі і спецыяльных вучоных прапанову ўбачыце буржуазную палітыку тоўстааду фігуру кулака замест пралетарскага «таварыша ўраджаю». Наша пралетарская рэвалюцыя ў сваім руху ўперад у сваім сацыялістычным будаўніцтве ўжо прайшла адбудовы этап у гаспадарцы і робіць круты паварот на сацыялістычную рэканструкцыю гаспадаркі ў тым ліку і сельскай гаспадаркі.

Калі ў сучасны момант мы разгарнулі наступленьне сацыялістычнага сэктура гаспадаркі — усе тыя элементы, якія ідэалёгічна падтрымліваюць плянформу кулацкай капіталістычнай эканомікі, паднімаюць гвалт аб катастрофе сельскай гаспадаркі.

Тані гвалт на сутнасьці справы зьяўляецца прэстасам буржуазных элемэнтаў разам з нуланом і нэпманам супроць арганізацыі сацыялістычнага земляробства і супроць нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

XV зьезд партыі яна сказаў, што у нас іншага шляху, як шлях арганізацыі сацыялістычнага земляробства, ня можа быць. Мы ня можам праводзіць нашу гаспадарчую палітыку так, каб у прамысловасьці фарсаваным тэмпам разьвіцьцё арганізацыю сацыялістычных форм гаспадаркі, а на вэспі сельскай гаспадаркі падтрымліваць на шляху капіталістычнага будаўніцтва.

кошт меліраваных зямель, на якіх будучь арганізоўвацца буйнейшыя гаспадаркі ад трох, пяці і дзесяці тысяч гектараў. Гэтыя зноў арганізоўваныя гаспадаркі разам са ўсімі саўгасамі павінны зьявіцца базамі па гадоўлі ў вялікім ліку шлеманной жыўблы, гаўдзіным чынам, буйной рагатай жыўблы сьвіней, птушак, па вытворы тэхнічных культур, гатунковага насеннага матэрыялу, пладоўных дрэў і г. д.

Затым мы мярнуем плошчу пад нашымі калектывнымі гаспадаркамі ў працягу пяці год дзевяці да п'ятміліяна гектараў. Танім чынам, калі ўзяць усю плошчу пад савецкімі і калектывнымі гаспадаркамі, дык разам пад сацыялістычным земляробствам у Беларусі будзе і канцу пяцігодзьдзя 652 тысячы гектараў.

Перад намі павінна, як канкрэтная задача, стаць такая — пашырыць ліні саўгасаў і калгасаў таі, каб таварная прадукцыя гэтых гаспадарак ў асноўным здавальняла спажывецкія запатрабаваньні рабочае класу ў розных прадуктах і давала б значную прадукцыю розных тэхнічных культур для нашых фабрык і заводаў.

Для калгасаў па прычынах абмежаванасьці ў свабодных зямельных фондах ва ўмовах Беларусі больш шырокая перспектыва чымся для савецкіх гаспадарак, што трэба памятаць пры арганізацыі сацыялістычных форм земляробства. Мы думаем у бліжэйшыя пяць год фарсаваным тэм нам праводзіць індустрыялізацыю сельскае гаспадаркі, праз увядзеньне такой тэхнікі, якая б дала магчымасьць вялізарна разгарнуць вытворчасьць працоўных, занятых у гэтай галіне будаўніцтва Самая прымітыўная тэхніка ў земляробстве, што засталася нам у спадчыну, і да гэтага часу застаецца адным з галоўнейшых тормазаў у разьвіцьці вытворчасьці сельскай гаспадаркі, яе ўраджайнасьці.

Мы вызначаем у працягу бліжэйшых пяці год адчыніць такі лік розных індустрыяльных прадпрыемстваў, каб праз іх і канцу пяцігодзьдзя перапрацаваўся такі працент ад таварнай часткі прадукцыі — на бульбе — 80%, на ільне-валякне — 60%, на маслабойным насеньні — 80%, на маляку 70%, на салавіне і гародніне 10% і на мясе 30%, што значна павысіць прыбытковасьць і таварнасьць сельскай гаспадаркі.

Усе мы ведаем, што абсалютна большы працент усёй працы сьляняства праводзіцца без машын уручную, або зусім прымітыўнымі машынамі, якія ня эдаюць значна падняць вытворчасьць селяніна. Карыстаньне складанымі машынамі і прыладамі зусім немагчыма, а іншымі ледзь магчыма ў дробнай селянскай гаспадарцы Таму самы характар селянскай гаспадаркі зьяўляецца адным з асноўных тормазаў па большым разьвіцьці вытворчасьці селяніна. Адзіным выходам з такога становішча зьяўляецца пераход сьляняства да буйнога калектывнага земляробства.

Амэрыка, Нямецчына, СССР

Перад прызнаньнем СССР Злуч. Штатамі

РЫМ, 28-ХІ. Нью-ёркскі карэспандэнт турынскае газэты „Газета Дэль Пополе“ перадае, што Злучаныя Штаты рыхтуюцца прызнаць СССР. Прызнаньне гэтае зьявілася б адказам Злучаных Штатаў на франка-ангельскую марскую згоду. Злучаныя Штаты жадаюць наладзіць у першую чаргу гандлёвыя адносіны з СССР. Першым амэрыканскім паслом у СССР мае быць М. Мотраў, удзельнік банку Маргана.

ВАРШАВА, 28. Гэтымі днямі фінансавы дарадка ПАЗШ ў Польшчы Дзюі выяжджае ў Амэрыку. Па думцы палітычных колаў, адгэда Дзюі знаходзіцца ў сувязі з яго нядаўняй паездкай у Маскву. (ТАСС).

БЭРЛІН, 27. Газэта „Фосіше Цейтунг“ змяшчае артыкул, прысьвечаны паездцы амэрыканскага фінансавога дарадцы ў Польшчы Дзюі ў Маскву. Аўтар артыкулу піша:

„Дзюі блізка зьвязан па толькі з фінансавым і дзелавым сьветам Амэрыкі, але і з палітычнымі коламі. Яго паездка ў Маскву мела мотай высветліць, ці ўжо прышоў час для

ўзмову амэрыканскіх капіталаў у СССР. Паездка Дзюі будзе мець уплыў на адносіны паміж ПАЗШ і СССР. Наогул, — паведамляе газэта, — гэе пары, як Амэрыка паспяшыла прызнаць нанкінскі ўрад ў Кітаі, каб папходзіць Англіі, зараэ лічачца з матэрыясыю прызнаць ПАЗШ і СССР.

Савецка-амэрыканскае адножэньне ўжо адбываецца на гаспадарчым баісе. Амэрыканскія інжынеры працуюць у СССР. Зараэ в Амэрыкі прыжджае ў СССР вялікае колькасць турыстаў. Цэлы рад амэрыканскіх тэхнічных фірм заключылі згоду з металургічнымі прадпрыемствамі СССР. Амэрыканскія гандлёвыя фірмы прапануюць савецкаму ўраду крэдыты на разьвіцьцё пушніны ў Сібіры. Форд таксама прапануе пабудаваль у СССР сетку шасейных дарог, каб мець збыт для сваіх аўтамабіляў.

Зараэ, — піша далей газэта, — у Маскве пачалася савецка-нямецкая эканамічная канфэрэнцыя. У сувязі з гэтым зноў вышывае пытаньне аб амэрыканска-нямецка-савецкім савезе, альбо згодзе.

На барацьбу з мураўёўскай палітыкай фашысцкай Польшчы

Адозва асьветнікау Беларусі да насьтаўніцтва і культурных працаўнікоў Зах Беларусі

УШ-ы ўсебеларускі зьезд саюзу працаўнікоў асьветы БССР, які прадастаўляе 25.000 членаў саюзу — шае вам братарскае прывітаньне.

Зьезд лічыць неабходным зьявіцца да вас з гэтым лістом, як да працаўнікоў - культурнікаў, працуючых сарод прыгнечанага сацыяльна і нацыянальна беларускага працоўнага народу, які знаходзіцца пад пятой польскага фашызму.

Мы культурныя працаўнікі Савецкай Беларусі, як частка агучнага сьмі працоўных пад кіраўніцтвам камуністычнае партыі будзем новае жыцьцё сацыялізму. За кароткі гістарычны адрэзак часу мірнага сацыялістычнага будаўніцтва, наша краіна мае вялізарнейшыя дасягненьні ў гаспадарчым і культурным будаўніцтве. Буйны рост гаспадаркі, усё большае разгортваньне сеткі культурна-асветных устаноў, усёбаковае разьвіцьцё беларускай культуры і культуры ўсіх нацыянальнасьцяў, прыжываючых на Беларусі, рэарганізацыя Інстытуту Беларускай Культуры ў Акадэмію Навук, існаваньне перагу навукова-дасьледчых інстытутаў і катэдр пры іх, існаваньне чатырох вышэйшых навучальных устаноў, стварэньне ўмоў мірнага суужыцьця ўсіх нацыянальнасьцяў, прыжываючых на тэрыторыі БССР, разгортваньне сеткі школ наёмна-асветнай — зьяўляюцца дзіннымі паказчыкамі разьвіцьця нашай краіны.

Ікая толькі існавала ў гісторыі разьвіцьця чалавечтва.

Буйныя посьпехі ў справе сацыялістычнага будаўніцтва зьяўляюцца вынікам абуджэньня і кансалідацыі творчых сіл працоўных, якія вышлі-каны па барацьбу і перамогу Кастрычнікавай рэвалюцыі.

Праўда, працоўным БССР цяжка было адбудоваць нашу гаспадарку, нашу культуру. Мы атрымалі ў спадчыну ўсё разбуранае. Гэта спадчына ішча і цнпер адзубаецца ў нашай працы, аднак, захопленыя рэвалюцыяйным энтузіязмам, мы ідем уперад, перамагаючы дзякасьці на нашым шляху.

Зусім іншае мы назіраем у польскай, так азначай, „дэмакратычнай“ рэспубліцы. Польскі фашызм пачаў праводзіць у этнаграфічна-напольскіх землях палітыку царскага ўраду, палітыку вэшацкай Мураўёва. Польская буржуазія і паны-абшарнікі зачынілі ўсе пачатковыя беларускія школы, якія існавалі ў перыяд 1919-21 году; яны бяспыньна на працягу ўсяго часу вядуць агіднейшую камэдыю без пачатку і канца ў адносінах да прасьб сьляна аб дазволе адчыніць беларускія школы; яны навязаваюць беларускім дзецям у цмолах чужую мову, што з пункту погляду пэдагогікі сурова забараняецца; яны фантычна разьвалілі таварыства беларускай школы; яны разьвалілі 100

Пілсудзкі не прызнае

рашэньняў сойму

Сакрэтныя фонды міністэрству ўнутраных спраў

ВАРШАВА, 28. Пры абмеркаваньні бюджэту міністэрства ўнутраных спраў у бюджэтай камісіі сойму міністр унутраных спраў Складкоўскі паведаміў, што, наперавар адмоўнаму рашэньню сойму прадаставіць міністэрству сакрэтныя фонды ў мінулым годзе, урад прадаставіў яму сумы на сакрэтныя выдаткі на ўласнай ініцыятыве. Зараэ-жа пасьля яго заявы прадстаўнікі трох клубаў ляўцы, якія

аб'ядняюцца ў саюзе „Аховы парлямэнтарызму і дэмакратыі“, разам з эндэкамі падалі ў камісію сойму пратэст супроць антыпарлямэнцкіх дзеяньняў ураду.

Прамова Складкоўскага нвогул была сфармулявана ў вельмі агрэсыўных тонах. У прыватнасьці, Складкоўскі падкрэсьліў недаду, шчальнасьць крытыкі Пілсудзкага (ТАСС).

Новыя правалы пілсудчыкаў у велькапольшчы

ВАРШАВА, 27. На выбарах у паявоўную кося зборных у Гнезнае спіс пілсудчыкаў не атрымаў нэаадназначнага мандату, ППС-3, рэштку здабыла выдэцця з пачалоўскам.

У Лешчыньскім павеце выдэцкі атрымалі 12 мандатаў, хадькі-б, пілсудчыкі-3.

Магістрат у Піноку пазначэньні

ВАРШАВА, 27-ХІ. Меставая рада ў Піноку няк ня можа прысьці да згоды адносна выбару магістрату. Палыкі, якія знаходзяцца ў меншасьці, патрабуюць, каб прэзыдэнтам места быў абавязкова палыак, на што не згаджаюцца украінскія і яўрэйскія радныя. Палескі ваявода заявіў, што пасьля 1-га сьнежня ён сам назначыць прэзыдэнта і віцэ-прэзыдэнта места.

Пажар на Відзэўскай мануфактуры

ВАРШАВА, 28. Пры арышце членаў забастовачнага камітэту Відзэўскай мануфактуры ў Лодзі канфіскаваны значныя сумы грошай, якія прызначаны былі для разьдачы бастуючым. Вячорні газэты паведамляюць, што на Відзэўскай мануфактуры выбухнуў пажар, які знішчыў нэаальні дэкаў фабрыкі. (ТАСС).

КАФІСКАЦЫ

ВАРШАВА, 27. У Выдэцкім канфіскаваны нэаальныя нумары „Газета паводскай“ і „Дзеньнік Выдэцкага“ ва зьмяшчэньне соймае праомы Трампчынскага (выдэцка, б. старымі сэнату).

Ці падпісаўся ты на газ. „ЗВЯЗДА“ на Сьнежань? толькі 1 дзень у літве

ЦЯЖКАЕ ГАСПАДАРЧЭ СТАНОВІШЧА КРАЮ

ВІЛЬНЯ, 27-ХІ. Ковенская газэта „Сутамос“ піша, што гаспадарчае становішча Літвы значна пагоршылася. За 10 месцаў г.г. дэфіцыт замежнага гандлю дасягнуў 38,2 мільёнаў літаў. Залас валюты ў Дзяржаўным банку бязупынна зьмяншаецца. Лісы злішчаюцца вельмі хуткім тэмпам. Вялікую трывожу выклікае нэўраўляк у Паўночнай Літве, адкуль часта прыяжджаюць у Коўню дэлегацыі з прасьбаю аб дапамозе.

ДЗЕСЯТЯ ГАДАВІНА ЛІТОўСКАЕ АРМІІ

ВІЛЬНЯ, 27-ХІ. 25 лістапада ў Коўні адбылося сьвятэ свавісьне 10-а гадавіны літоўскае арміі. Нагонштабу зьмясьціў артыкул у „Летувос Айнас“, у якім піша, што літоўская армія выдана ўжо два важныя вэлавні: здабыцьцё нэаалежнасьці і пераварот 17-га сьнежня. Цяпер застаецца трэцяе заданьне: вызваленьне Вільні.

Паветраная катастрофа

ВІЛЬНЯ, 27-ХІ. У Коўні 25 лістапада разьбіўся вайсковы літоўскі самалёт Лётні і мэханік цыка парэзены.

Страшэньны гураган над Філіпінамі

НЬЮ-ЁРК, 28. Гураганам, які працягваецца на Філіпінах, забіта 200 чалавек і некалькі тысяч чалавек зьнішчаны бяз прытулку. (ТАСС).

МІЖНАРОДНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ КАНФЭРЭНЦЫЯ ў ЖЭНЭВЕ

Выступленьне савецкай дэлегацыі

БЭРЛІН, 28. 20-га лістапада ў Жэнове адкрылася, скліканая Лігай Нацыяў, міжнародная канфэрэнцыя па пытаньнях эканамічнай статыстыкі. Удзельнічаюць прадстаўнікі 40 дзяржаў.

Сьбенья прадстаўнік СССР — член калегіі ЦСУ СССР — т. Крышман у сваім дакладзе канстатаваў, што праект статыстычнай згоды, апрацаваны камісіяй, мае на сабе выраэныя сьляды ўплыву эканамічных інтарэсаў аддзельных асоб ці груп. Праект удзяляе нальвычэйнае мала ўвагі

БЭРЛІН, 28. Жэноўскі карэспандэнт „Кельншэ Цейтунг“ канстатуе, што даклад Крышмана зьяўляецца сьвэсацыяй міжнароднай статыстычнай канфэрэнцыі і што гэта быў першы даклад дэлегата ў Жэнове, зроблены на расійскай мове. Газэта піша: „Можна зноў вішчаваць савецкіх дэлегатаў, бо яны і на гэты раз выкарыталі запрашэньне ў Жэнову палітычна разумя і матэагдэна“ (ТАСС).

підприємств. Самостійна індустрія потребує, як бази, і саціалістичнага земляробства.

Таму ў сучасны момант, пры практычным правядзенні ўсіх нашых мерапрыемстваў па аграрнай палітыцы, мы павінны ў шырокім маштабе развіваць арганізацыю калектыўнага земляробства, савецкіх гаспадарак і вытворчых відаў сельска-гаспадарчай кааперацыі, разгарнуць індустрыялізацыю сельскай гаспадаркі і іншыя мерапрыемствы, якія-б садзейнічалі пашырэнню саціялістычнага сэктару ў сельскай гаспадарцы.

Гэта аусім ня значыць, што ўсе індывідуальныя сямейныя гаспадаркі выпадаюць, як аб'екты для нашых мерапрыемстваў, і мы можам кінуць аб іх кілапаціца. Ніхто ня думае ігнараваць індывідуальнае сялянскае земляробства. Праводзячы шпэрнікі тэмпа арганізацыю саціялістычнага земляробства, мы павінны ў самым шырокім маштабе разгарнуць нашыя мерапрыемствы па ўздыме ўраджайнасці і вытворчасці індывідуальных бядняцка-серадніх гаспадарак. Індывідуальны бядняцка-серадніцкі гаспадаркі павінны з'яўляцца аб'ектамі для нашых самых шырокіх і ўсебаковых мерапрыемстваў і актыўнай дапамогі, з правядзеннем іх кааперавання, машына-індустрыяльнага абслугоўвання, электрыфікацыі, кантрактацыі іх таварнай прадукцыі і г. д.

Такім чынам, мы ў сучасны момант бярэм курс на фарсаванае развіццё саціялістычнага земляробства праз арганізацыю калгасаў і саўгасаў, на ўздым бядняцка-серадніх гаспадарак з адначасным каапераваннем іх, правядзенні разам з гэтым і іншыя мерапрыемствы, якія-б затрымлівалі развіццё кулацка-капіталістычных форм земляробства.

Такая агульная ўстапоўка па аграрнай палітыцы патрабуе і ва ўмовах Беларусі ўвядзення цэлага раду змен і дадаткаў у палітыку і практыку правядзення нашых мерапрыемстваў. Іх трэба накіраваць такім чынам, каб яны садзейнічалі хуткаму развіццю саціялістычных форм земляробства і адначасова хутчэйшаму ўздыму ўраджайнасці.

На працягу пяці год нам мяркуецца пашырыць плошчу нашых савецкіх гаспадарак на 50.000 гектараў ва

а-ж, прылічваючы, што доўгі час будзе існаваць індывідуальных гаспадарак, нам, скарыстоўваючы прыпынкі і метады кааперавання, патрэбна будзе ў самай значнай колькасці дабіцца ужывання ўсіх тых машын і прылад, якія-б вельмі пашырылі вытворчасць працоўнага сялянства.

Нам трэба больш стала прадумаць пытанне як фарсавані механізацыю нашай сельскай гаспадаркі так, як гэта мы зрабілі з мелярацыяй, дзе працэс рэгулявання буйных вадапрыёмнікаў, працэс механізацыі ўспалкі асушаных балот праз арганізацыю фрэза-трактарных калей практычна намі вырашана, адасца, з сельскаю, чым абсалютна мы ня можам пахваліцца па механізацыі цэлага раду іншых працэсаў працы ў сельскай гаспадарцы. Праблема індустрыялізацыі сельскай гаспадаркі з'яўляецца для нас зараз важнейшым фактарам у справе ўздыму вытворчасці сельскае гаспадаркі, і мы думаем у працягу 5 год ускласці на індустрыялізацыю, машынізацыю і электрыфікацыю сельскай гаспадаркі 73 мільёны рублёў, акрамя сродкаў самога насельніцтва.

Адным з важнейшых шляхоў у арганізацыі саціялістычных форм земляробства з'яўляецца працэс усебаковага вытворчата і іншага кааперавання індывідуальных сялянскіх гаспадарак у працягу пяцігоддзя магчыма будзе ўцягнуць у розныя віды сельска-гаспадарчай кааперацыі ўсе сто процантаў сялянскіх двароў. Калі разглядаць кааперацыю, як сістэму, праз якую мы будзем праводзіць арганізацыю саціялістычнага земляробства (а іншага погляду ў нас і быць ня можа), дык у бліжэйшы час нашага каапераўнічнага будаўніцтва ўся наша ўвага і праца павінны быць накіраваны на арганізацыю і развіццё галоўным чынам розных спеціальных відаў сельска-гаспадарчай кааперацыі.

Такім чынам і ў нашых беларускіх умовах мы практычна вызначаем аусім выразны шлях на арганізацыі саціялістычнага земляробства.

Земляўпарадкаванне, якое займаецца да гэтага часу абслугоўваннем індывідуальных гаспадарак, патрабуе перагляду сваёй палітыкі ў бок большага садзейнічання развіццю калектыўных форм земляробства, а меляраваныя землі павінны з'явіцца базамі для арганізацыі буйных савецкіх і калектыўных гаспадарак.

3. ПРЫШЧЭПАЎ.

ПЛЕНУМ ВСНГ СССР

Ненармальныя з'явішчы ў галіне працоўнай дысцыпліны

МАСКВА, 29. У спрэчках па дакладу т. Куйбышава на пленуме ВСНГ СССР аб задках прамысловасці ў 28-29 г. надзвычайна востра было высуната пытанне аб працоўнай дысцыпліне на прадпрыемствах. Большасць выступаўшых у спрэчках гаспадарнікаў адначасова пэўнае паслабленне дысцыпліны.

Сваё заключнае слова тав. Куйбышев у гэтым амаляў цалкам прысьвяціў пытанню аб працоўнай дысцыпліне. — Вязумоўна, сказаў т. Куйбышев, што ў галіне працоўнай дысцыпліны маюцца нааэсівыя трыбюныя з'явішчы. Яны, вразумела, не выяўляюцца тыповымі для ўсяе прамысловасці і ня носяць масавага характару. Усё-ж нельга закрываць вочы на факты, а трэба з усёй вострасцю паставіць пытанне аб узмацненні дысцыпліны.

Наасобныя арганізацыі працягваюць тондэнцыю неадпавядаць ненармальныя з'явішчы ў галіне пра-

цоўнай дысцыпліны. Зусім ненармальна, калі на некаторых прадпрыемствах фактычна праводзіцца выбарчая сістэма ў адносінах да кіраўнікоў цэхаў. Гэта прыводзіць да таго, што кіраўнікі прадпрыемстваў пазбаўлены магчымасці падбору працоўнікоў і таму ня могуць несці адказнасць за ход работ. Вытворчыя нарады на прадпрыемствах ня досыць актыўна кіруюцца з боку прафарганізацыі.

Трэба намагацца гаспадарнікаў, і ў першую чаргу, прафсаюзаў, пераварыць у густы кадравыя пралетарыяты тых масы рабочых на прадпрыемствах, якія прышлі з вёскі. Гэта таксама павінна значна адбіцца на ўзмацненні працоўнай дысцыпліны.

Пленум, прыняўшы за аснову гэты даклад тав. Куйбышава, даручыў камісіі выпрацаваць рэзалюцыю па дакладу з вучотам выказаных у спрэчках пажаданняў. (ТАСС).

рускіх шалей, пры гэтым разлікам і аднаўленню самай дакладнай сістэмы дзяржаўнасці.

Усесаюзная нарада рабселькораў

Рабселькоры павінны быць пачынальнікамі ў справе саціялістычнай перабудовы краіны і ў барацьбе з клясамымі ворагам

МАСКВА, 29. 28-га лістапада адкрылася ўсесаюзная нарада рабселькораў. З'ехалася звыш 600 удзельнікаў. Нарату адкрыла тав. Ульянава, якая адначасова ў сваёй прамоўе што на гэтай нарадзе ўяршыню прысутнічаюць рабкоры з капіталістычных краін.

Міжнародная рабкораўская сувязь ужо ўстаноўлена і зараз, з прычыны ўсё ўзрастаючай ваеннай небяспекі, набывае асабліва вялікае значэнне. Сувязь савецкіх рабселькораў з замежнымі рабкорамі дала магчымасць лепш змаганца з хлуснёй, якую распаўсюджваюць за граніцай аб СССР.

Наша краіна, — кажа далей тав. Ульянава, — зараз пачынае падыйсці да задыхаюцца саціялістычнае перабудовы. Рабселькоры павінны быць пачынальнікамі ў справе выканання гэтай важнейшай і труднейшай задачы. Разам з тым рабселькоры павінны быць пачынальнікамі ў барацьбе, якую вы вядзеце супроць нашага клясавата ворага, вельмі часта — скрытага ворага, які скажае палітыку савецкай улады і лінію кампартыі, а часам і актыўна змагаецца ўсім даступнымі яму мерамі супроць савецкай улады і супроць партыі.

Нам неабходна распрацаваць рад мерапрыемстваў, каб абярнуць рабселькораўскі рух у масавы рух.

Да большага напружання ўсіх нашых сіл і энэргіі абавязваюць і тыя дзякасці, якія стаіць перад намі ў сувязі з задачай рэканструкцыі гаспадаркі нашай краіны.

У прэзідыум нарады абіраюцца т. т. Бухарын, Ульянава М. І., Кіраўнік, Яраслаўскі, Крыніцкі, Інтулаў, Фелікс Кю, Якаўлеў, Дзем'ян Бедны, Кастроў, Елізарова А. І., прадстаўнікі замежных рабселькораўскіх дэлегацыі і інш.

Ганаровымі членамі прэзідыума абраны — усеў склад палітбюро і т. т. Арджанікідзе, Клара Цэткін, Крупская, Максім Горкі.

З дакладам аб бягуцай палітыцы і аб задках друку выступіў пад бурныя апладысменты тав. Бухарын.

Па скапчэнні дакладу т. Бухарына нарада заслухала рад прывітаньняў. Ад імя выканкому Камінтэрну нараду вітаў тав. Бел. «Выканком Камінтэрну — сказаў ён — лічыць не-

абходным, каб на вашай нарадзе была створана цесная сувязь з рабкорамі рэвалюцыйных газет заходніх краін. Таму Выканком Камінтэрну ўскладае вялікія надзеі на работу вашай канферэнцыі».

Потым быў заслухан рад прывітаньняў ад замежных рабкоры.

З адказам на прывітаньні замежных рабкоры выступіў ленынградскі рабкор, які ад імя нарады перадаў замежным таварышам пралетарскае прывітаньне і пацудзіў захапленні іх рэраічнай барацьбай.

Нарада паставіла паслаць прывітаньне ЦК Усе КП(б), Выканкому Камінтэрну, ЦВК СССР, Чырвонай Арміі, рэдакцыі «Правды» і рэдакцыі часопісі «Рабоча-сялянскі карэспандэнт», які 28-га лістапада святкаваў 5-літадовы юбілей свайго існавання.

Нарада вылучыла таксама трох дэлегатаў для прыняцця сесіі УсеЦВК. (ТАСС).

У Зах. Беларусі ПРАЦЭС 21 У НАВАГРУДКУ

ВІЛЬНЯ, 28. Учора ў Навагрудку пачаўся працэс 21 асобы, абвінавачаныя ў камуністычнай дзейнасці. (ТАСС).

Арышт паўстанцаў

ВІЛЬНЯ, 27-ХІ ў Валожыне арыштавана тры паўстанцаў: Семень, Агусовіч і Падкопскі, якія, на вестках «Слова», перапрацаць наладзі на лагранварту.

Вобыск у літоўскіх друкарнях

ВІЛЬНЯ, 27-ХІ. Паліцыйныя вобшыскі ва ўсіх літоўскіх друкарнях у Вільні для выяўлення месца друку літоўскіх шпэрнічных мап, на якіх Вільнічына аднесена ў склад Літвы.

Страшэнная галеча сярод беспрацоўных гарнякоў у Англіі

ЛЕНДАН, 25. Галеча беспрацоўных гарнякоў дасягнула такіх размяраў, у асаблівасці ў Паўднёвым Уэльсе, што часта кансерватывыя палітыкі пачынаюць трывогу. Карсантондэнт вярнуўся ў «Морнінг Пост», які выгаджаў на месца, кастатэ, што становіцца значна горшае, чым было на пачатку году. Чаму кансерватывы друк устрывожаны становіцца беспрацоўны, відзіць з аднаго лісту, апублікаванага «Дэйлі Мейк». Аўтар гэтага лісту піша: «Трэба ва

прамысловай і сельска-гаспадарчай статыстыцы і абыходзіць маучальнасці статыстыку працы, натолькі важную для ўсіх саціяльных калфіктаў. Рашаючае значэнне ў справе разбраення мае статыстыка вытворчасці зброі і вайсковых матар'ялаў. Не жаль, Ліга Нацый адхіліла адпаведныя прапановы савецкай дэлегацыі.

Нарэшце, трэба баяцца таго, што статыстычны матар'ял, сабраны на падставе мяркуемай згоды, можа быць выкарыстан таксама і для ўцяпкі эканамічных санкцыі, прадуумеджаных статутам Лігі Нацый.

Прабуючы супярэчыць Крыцману, старшыня канферэнцыі, жэнэўскі праф. Раппард, не знайшоў нічога сказаць акрамя таго, што ў матар'ялах канферэнцыі няма ніякіх намераў на эканамічныя санкцыі і што дадаткі, якія патрабуе Крыцман адносіцца да кампэтэнцыі міжнародных устаноў, як, напрыклад, сельска-гаспадарчы інстытут у Рыме і міжнароднае бюро працы ў Женеве. (ТАСС).

што-б там ні стала вырашаеце Паўднёвы Уэльс ад зальшасці, які ў штуркім часе пастараецца выкарставаць усе гэты галечы. Кансерватывы палітыкі заякляюць гэтым чынам, бо і моманту выбару будзе ўжо позва». Катастрафічнае становішча гарнякоў Паўднёвага Уэльсу абвінавачвае на зваротнае кааперацыйныя арганізацыі. Так, адзін з кааператываў даліны Ронда з'якчае год з стратай у 5.000 фунт. стэрл і будзе прымушаны закрыць многа крам. (ТАСС).

Пленум ВСНГ СССР. Ненармальныя з'явішчы ў галіне працоўнай дысцыпліны. МАСКВА, 29. У спрэчках па дакладу т. Куйбышава на пленуме ВСНГ СССР аб задках прамысловасці ў 28-29 г. надзвычайна востра было высуната пытанне аб працоўнай дысцыпліне на прадпрыемствах. Большасць выступаўшых у спрэчках гаспадарнікаў адначасова пэўнае паслабленне дысцыпліны. Сваё заключнае слова тав. Куйбышев у гэтым амаляў цалкам прысьвяціў пытанню аб працоўнай дысцыпліне. — Вязумоўна, сказаў т. Куйбышев, што ў галіне працоўнай дысцыпліны маюцца нааэсівыя трыбюныя з'явішчы. Яны, вразумела, не выяўляюцца тыповымі для ўсяе прамысловасці і ня носяць масавага характару. Усё-ж нельга закрываць вочы на факты, а трэба з усёй вострасцю паставіць пытанне аб узмацненні дысцыпліны. Наасобныя арганізацыі працягваюць тондэнцыю неадпавядаць ненармальныя з'явішчы ў галіне пра-

Аўстрыя прадастаўляе Крэдыт СССР

ВЕНА, 25. З некаторага часу аўстрыйскі капітал бярэ ўдзел ў фінансаванні савецкага экспарту, галоўным чынам, як паведамляе «Нойе Фрэйе Прэса», зараз мяркуецца арганізаваць гэтак фінансаванне на больш шырокім базісе. СССР вядзе перагаворы аб прадастаўленні аўстрыйскімі фінансістамі крэдыту ў 750 тыс. дал., які будзе гарантаваны Савецкім Саюзам. Акрамя таго, Аўстрыя прадастаўляе Савецкаму Саюзу таварны крэдыт. Крэдыт будзе прадастаўлены СССР вясною будучага году. (ТАСС).

СССР і ЧЭХА-СЛАВАКІЯ

(Гутарка з гандлёвым прадстаўніком СССР у Чэха-Славакіі тав. Ленскім)

Гандлёвыя ўзаемаадносіны СССР з Чэха-Славакіяй прылілі стабілізаваную форму, справядлівай спыніліся на нейкім пункце замярзання.

За мінулыя аперацыйны год мы закупілі ў Чэха-Славакіі, галоўным чынам, абсталаваныя для нашых заводаў на суму 200 мільёнаў руб.

Нашых-жа тавараў вывезена ў Чэха-Славакію на суму каля 7 мільёнаў рублёў. Пасульны баянас СССР у гандлі з Чэха-Славакіяй застаецца хранічным і толькі навольна і ў невялікіх размярах змяняецца на карысць СССР.

У пытаннях гандлёвых ўзаемаадносін з СССР у Чэха-Славакіі дзейнічаюць з ровня фактары. З аднаго боку досыць шырокі колы прамысловага, фінансістых і камерсантаў разумеюць усё значэнне нармальна палітычных і гандлёвых ўзаемаадносін паміж абедзвюма дзяржавамі. Яны тавы досыць шырока ісці насустрэч гандлю з СССР і выкарыстаць савецкі рынак шляхам канкурэнцыі з іншымі еўрапейскімі краінамі, як у галіне цен і тэхнічных умоў, так і ў сэнсе прадастаўлення нам доўгіх крэдытаў.

З другога боку, кіруючыя палітычныя партыі Чэха-Славакіі, да гэтага часу нічога не зрабілі для палічэння і ўзмацнення гандлёвых ўзаемаадносін паміж СССР і Чэха-Славакіяй. Не гаворачы ўжо аб тым, што гандлёвыя ўзаемаадносіны, натуральна першач ад адсутнасці прызнання да гэтага часу СССР дэ-юре, няваж вырашэнне пытаньня аб гандлёвым дагаворы, якое пэўны час было нібы вырашана, да гэтага часу

тармовіцца. Перашкаджаюць у гэтых адносінах, галоўным чынам нацыянал-дэмакратычныя (крамарж) і аграрныя колы Чэха-Славакіі. Пры гэтым бюспрэчна, значна большае значэнне заклучэння гандлёвага дагавору для самой Чэха-Славакіі, якая ўмацнена шукае рынкі збыту, чым для СССР.

Разыходжанне ў адносінах да СССР паміж шырокімі народнымі масамі і ўрадам асабліва яскрава выявілася ў часе нашага ўдзелу ў Пражскім вясеннім кірмашы 1928 г. Павільдэн СССР наведаўся сотыямі тысяч народу. Урад і тут вастаўся з боку. У рэканструкцыйны перыяд наша гаспадаркі, у перыяд індустрыялізацыі СССР, багата чэская прамысловасць магла-б прыняць большы ўдзел у імпарце ў СССР. З другога боку, Чэха-Славакія магла-б набываць ад СССР сырэц і рад наўфабрыкатаў, у якіх яна адчувае патрэбу.

Адсутнасць нармальна дыплёмацыйных, прававых і палітыка-эканамічных зносін прыводзіць да таго, што замежны гандаль паміж абедзвюма краінамі застаецца на пункце замярзання. Такое становішча будзе працягвацца да таго часу, пакуль кіруючыя колы Чэха-Славакіі ня створад для гандлю патрэбных прадыяналаў.

Па пытанні аб гандлёвых ўзаемаадносін паміж СССР і Чэха-Славакіяй, т. Ленскі сказаў наступнае: — Я павінен на жаль канстатаваць, што БССР значна менш прымае ўдзел у гандлёвых зносінах, чым РСФСР і УССР. Прычыны гэтага месцяцца часткова ў некаторых суб'ектыўных

момантах, як напр. вядомая руціна ў сэнсе дяті БССР да ўжо вядомых рынкіў, як Нямеччына Латвія і Польшча. З другога боку гэта тлумачыцца перашкодамі, якія ставіць гандлю з БССР Польшча і сама Чэха-Славакія. Рад тавараў, у экспарце якіх БССР асабліва зацікаўлена (мяса, мясарадукты, рыба і інш.), забараняецца Польшчай да транзіту. Такія-ж тавары, як цыбуля і часнок, якія у вялікай колькасці спажывае Чэха-Славакія, забараняюцца апошняй да ўвоу.

Зусім натуральна, што Беларусь, якая сустракае перашкоды да ўвоу сваіх тавараў у Чэха-Славакію, працягвае мала зацікаўленасці да імпарту з гэтай краіны. Між тым апошняя магла-б у гэтай галіне пасыяхова канкураваць на радзе тавараў з іншымі краінамі. Такімі таварамі з'яўляюцца цэлюлёза, галіятарая, інструменты, дробныя варштаты і інш.

Гэта становішча можа быць таксама зьменена толькі з заклучэннем гандлёвага дагавору, які ўключае нармальныя мытныя ўмовы.

А. Ф.

Па Савецкім Саюзе Тав. Углаваў — Нарком Працы СССР

МАСКВА, 29. Прэзідыум ЦВК СССР паставіў аслабніць тав. Шміда ад абавязкаў Наркома Працы СССР і назначыць Народным Камісарам Працы СССР тав. Углавава.

Сэсія ЦВК СССР

МАСКВА, 29. Адкрыўшы чыцьвертай сесіі ЦВК СССР чыцьвертага скліку аббудзецца 3 сьнежня.

Парадак дня сесіі: адзіны дзяржбюджэт СССР на 1928-29 г., справаздача аб выкананні адзінага дзяржбюджэту СССР за 1926-27 г. агульныя пачаткі земляўпарадкавання і земляробства ў СССР, даклад аб выбарах у саветы, палажэнне аб бюджэтных правах СССР, а таксама і савецкіх рэспублік, даклад ураду Узбэкскай ССР аб зацьварджэнні пастаноў, ухваленых у перыяд паміж сесіямі і якія падлягаюць зацьварджэнню сесіі ЦВК СССР.

Дырэктыва ВСНГ СССР аб 7 проц. зьніжэнні сабекошту прадукцыі

МАСКВА, 29. У загадзе па ВСНГ СССР за подпісам т. Рухімовіча дадзена ўсім гаспадарчым органам дырэктыва аб безагаворачым выкананні намеранага на бегучы гаспадарчы год зьніжэння сабекошту прадукцыі на 7 проц. Выкананне гэтай дырэктывы, значаюцца ў загадзе, з'яўляецца асноўнай прадпалыкай для ажыццяўлення на толькі пляну капітальных укладаньняў, але і ўсяго народнага гаспадарчага пляну бегучага году. (ТАСС).

Цяга рабочых у партыю

АРЦЁМАЎСК, 28. Рэйпарканферэнцыя, якая адбываецца зараз ў акрузе адзінаццюць узмацненне цягі рабочых у партыю. Толькі ва апошні тыдзень у акрузе падапа 500 заяў. Рабочыя ў калектыўных з'явах між іншым пішуць: «нас паслышоў у партыю беспартыйныя масы пралетарыату. Іх наказ — ні на крок ад рэзюмэннаў 15-га партз'езду за ўзмацненнем індустрыялізацыі краіны». (ТАСС).

Сібірскі вугаль у Кітай

ІРКУЦК, 28. Трест Чэрамайскай басейну адпраўляе ў Кітай 1.000 вагонаў вугалю. На гэтайку гэтай колькасці вугалю нашым гандлёвым прадстаўніцтвам у Харбіне заключан дагавор з кітайскімі прамысловымі.

10-га сьнежня выходзіць спеціальны нумар аднадзённай газеты, прысьвечаны камсамольскаму суботніку ў дапамогу школе. Газету выдае аб'яднаная рэдакцыя менскіх газет. У нумары прымуць удзел лепшыя літаратурныя сілы Беларусі. Грошы ад газеты пойдуць на карысць працоўнай школы. Кожны фабзаўмясцом, партыйная і камсамольская ячэйка павінны прыняць актыўны ўдзел у распаўсюджванні газеты «ў дапамогу школе». Аб'яднаная рэдакцыя.

ПРАМОВА тав. МОЛАТАВА

на пленуме МК УсеКП(б), 27-га лістапада



Тав. Молатаў

Таварышы! Гэты пленум маскоўскага камітэту праходзіць якрая пасля пленуму Цэнтральнага Камітэту партыі, які толькі што скончыўся. Вынікі работ пленуму ЦК мы будзем абгаворваць у бліжэйшыя дні асобна на актыве. Зараз жа, у заключэнне работ сучаснага пленуму МК мне прадзецца зрабіць толькі некалькі заўваг аб задачах, якія ляжаць перад маскоўскім камітэтам, асабліва з прычыны вядомых падзей, якія мелі месца ў апошні час у маскоўскай арганізацыі.

Маскоўскія рабочыя і работніцы мелі за мінулыя гады шмат буйнейшых поспехаў. Гэтыя поспехі ў справе сацыялістычнага будаўніцтва растуць з кожным днём. У рабочай класе Саветаў Саюзу, маскоўскі пралетарыят займае адно з першых месцаў. У радок нашай вялікай партыі маскоўская арганізацыя займала і займае таксама дно з першых месцаў. Пры гэтым маскоўская арганізацыя выявіла вялікія ідэя-палітычныя рост. Гэтыя поспехі маскоўскага пралетарыяту і рост сіл самой партыі арганізацыі ёсць вынікі вельмі напружанай работы арганіза-

цыі на аснове агульна-партыйнай лініі. Трэба пры гэтым памятаць аб тым, што поспехі нашай работы і самы рост партыйных мас у арганізацыі, прадляляюць нам новыя павышаныя партыяважныя.

Больш, чым калі-б то ні было раней, у сучасных умовах, калі перад намі паўсталі яшчэ больш буйныя і да таго ж яшчэ больш цяжкія задачы, партрэбна яснасьць палітычнай лініі, цвёрдасць правядзення гэтай лініі і згуртаванасць партыйных радоў. Мы ведаем, што ў сучасны момант базай для ўсёй нашай палітычнай і практычнай работы на бліжэйшы перыяд з'яўляюцца пастановы, якія ўхваліў пленум Цэнтральнага камітэту партыі. Гэтыя пастановы павінны быць пакладзены ў аснову ўсёй нашай работы. У гэтых пастановах намечаны новыя задачы перад усёй рабочай клясай, перад усёй нашай партыяй. У гэтых пастановах азначана на вялікія труднасці, якія стаяць перад намі і рабочай клясай. У гэтых пастановах гаворыцца аб тым, што сучасны перыяд сацыялістычнай індустрыялізацыі і рэканструкцыі ўсёга гаспадаркі на аснове вышэйшай тэхнікі патрабуе выключнага ўважання актыўнасці шырокіх партыйных мас, а таксама разгортвання вялікай работы масовых арганізацый рабочае класу — прафесійных, саветскіх, кааперацыйных і др. Гэта выключна буйная важная і цяжкая задача, якія азначаюць пераход да непасрэднага сацыялістычнага будаўніцтва ў горады і вёскі і якія маюць вялікае значэнне ня толькі з пункту погляду Саветаў Саюзу, але і з пункту погляду інтарэсаў міжнароднай пралетарскай рэвалюцыі.

Пленум Цэнтральнага камітэту партыі прайшоў пад знакам разгортвання гэтых новых задач і вызначэння практычных шляхоў іх ажыццяўлення. Разам з тым пленум паказаў, што з пункту погляду ўнутрыпартыйнага развіцця на першае месца становіцца барацьба супроць правай небяспекі, супроць прымірэнчых адносін да гэтай правай небяспекі і да ўсіх ухілаў ад ленынскай лініі партыі Пленум Цэнтральнага камітэту аднадушна прызнаў, што задача бараць-



Тав. Бауман

бы з правай небяспечкай і прымірэнчым да не з'яўляецца ў сучасны момант цэнтральнай задачай, якую трэба суправаджаць узмоцненай барацьбай і ў адносінах да траціцкіх элементаў, якія дзе-нідзе ажыццяўляюць па-за партыяй, а таксама траціцкіх настрояў ўнутры партыі.

Пытаньне барацьбы супроць правай небяспекі, г. зн. супроць адрыгата апартуізму не з'яўляецца пытаннем толькі сённяшняга дня. Гаспадарчыя труднасці, што ва апошні час абвастрыліся, з'яўляюцца не толькі кан'юктурнай данага моманту. Яны маюць сувязь і пры тым вельмі глыбокую сувязь з усім перыядам, які называецца перыядам сацыялістычнай рэканструкцыі нашага гаспадаркі. З гэтага вынікае, што труднасці нашага ўнутранага развіцця ня могуць не знаходзіць у далейшым, асабліва ў момант іх абвастрэння, свайго адлюстравання ва ўзмацненні хістанняў і ўнутры партыйных радоў.

Мы ведаем, што ў маскоўскай арганізацыі гэтыя хістанні з'явілі сваё адлюстраванне.

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Дружнай за сацыялістычную рэканструкцыю гаспадаркі!

Арганізуем шырачэйшыя масы вакол гэтай вялікай задачы, — павядзем рашучую ідэалегічную барацьбу на два франты з націскам на правую, гапоўную ў даны момант, небяспеку; — падымем якасьць работы ўва ўсіх зьвёньнях партыйнага, савецкага і прафсаюзнага апарату — вось праграма работы кожнай арганізацыі, вызначаная апошнім пленумам ЦК УсеКП(б). Арганізуем-жа глыбокае вывучэнне гэтых пастаноў пленуму

Ні кроку назад ад пастаноў XV з'езду (Койданаўская райпартк анфэрэнцыя, Меншчына)

Усю сваю працу канферэнцыя правяла пры поўнай большавіцкай згуртаванасці ўсёй арганізацыі, над звышам барацьбы з рознымі хістаннямі ад ленынскай лініі, асабліва з правым ухілам і прымірэнчым. На правітаньне працэдуры ЦК КП(б)В канферэнцыя аднадушна адказала: „Арганізацыя ні на крок не адступіць ад пастаноў XV з'езду. Рашучая барацьба супроць тых, хто імкнецца сыгнудць партыю з правільнага ленынскага шляху“.

З такой жа адвадлівасцю яна змагаецца з тымі правамі правае небяспекі, якія мелі месца ў самой арганізацыі.

У арганізацыі ёсць некаторыя асобныя таварышы, якія такой думкі аб барацьбе „яна стала пасумнай, трэба шукаць другіх напрамкаў“. Выхляпчы з гэтай устаноўкі некаторыя ячэйкі прасілі на рэбелію канферэнцыю груп бедняцкіх „беднякоў“, якія пляняць па 30-35 рублёў с.р. падатку.

Канферэнцыя гэтым настроям дала належны адпор, растлумачыўшы іх памылковасць.

Характар спрэчак, якія вяліка колькасць удзельнікаў у іх сведчаць аб ідэя-палітычным узросце арганізацыі, аб узраўне актыўнасці. Па дакладу АК КП(б)В у спрэчках выступіла 25 таварышоў, а па справадзачы райкому 28 г. т. Жадаючых выказацца было куды больш.

Справадзача РК ахапіла ідэя-палітычны стан арганізацыі, унутрыпартыйную, унутрыгаспадарчую і іншыя галіны працы.

— Расьце гаспадарка раёну, разгортваецца калектывізацыя — адзначана ў справадачы. Масловая прамісловасць за год дала 9571 руб. прыбытку. Умадуўваецца савецкія гаспадаркі. Арганізавана 5 калгасаў. Тут плян ня выкананы — іх трэба было арганізаваць 8. Узрасло імкненне бедняцкіх да калектывізацыі.

За справадачы перыяд прынята ў арганізацыю 61 новых тав., сярод іх палова рабочых, 3 проц. служачых і рэшта бедняцкіх-сялян. Усяго арганізавана зараз налічвае 446 членаў і кандыдатаў партыі.

Але ня ўсё яшчэ добра. — Якасьць будаўніцтва часамі куляе. Толькі пабудавалі памяшканьне вакалу ў Негарэлі, а ўжо, як пойдзе дождж, страка працякае. — Пабудавалі на вазале перавадку, каштавала яна 15 тысяч рублёў, а пяпер яна не нагрудана, не апраўдавае сябе, і шмат іншых падобных недарэчнасцяў.

Канферэнцыя таксама паказала на не выстарчальнасць кіраваньня акругою, асабліва на лініі агітпрацы. Шырокая дэмакратыя захавана пры выбарах райкому. З высунутых 65 кандыдатаў канферэнцыя найбольш атрыманых таварышоў абрала ў райком. У навае выбравым райкоме 65 проц. рабочых.

Разгарнуць шырэй самакрытыку Да вынікаў райпартканфэрэнцыі (Мазыршчына)

На ўсёй партарганізацыі акругі ўжо прайшлі райпартканфэрэнцыі. Яны паказалі, што актыўнасць партыйных мас у параўнанні з папярэднім перыядам значна выра-

Да святкавання 10-годзьдзя жанаддзелаў На Бабруйшчыне праводзіцца месячнік культурна-гаспадарчай дапамогі жанчыне

Адчыняюцца новыя яслі, арцелі, лікпункты, дзіцячыя сады

БАБРУЙСК. (Наш кар.). З 18-га лістапада ў сувязі з 10-й гадавінай жанаддзелаў на Бабруйшчыне абвешчаны месячнік дапамогі і арганізацыі працоўных жанчын. Месячнік праводзіцца пад лэанігам: «Жанчын-работніц у партыю і камсамол і на кіруючыя пасады»; «падрыхтоўка жанчын да перавыбараў саветаў».

Для правядзення месячніка прыдгаводзіцца партыйныя, прафсаюзная, кааперацыйныя і іншыя грамадскія арганізацыі.

Па савецкай лініі мяркуецца правесці агляд працы з жаночым актывам у Любанскім, Старадароскім і Глускім раёнах.

Разгортваецца культурна-гаспадарчая дапамога працоўным жанчынам. У гэтым гаспадарчым годзе ў акрузе адчыняюцца на бюджэтных сродкі 4 дзіцячыя кансультацыі, 2 малочныя кухні і дзіцячы сад.

Спажывецкага кааперацыя памятае правесці пагалоўнае каапераваньне бяднячак — самастойных гаспадынь. Выдзелена 30 проц. сродкаў на гэтую справу. На сродкі сельска-гаспадарчай кааперацыі на зімовы час адчыняюцца 20 дзіцячых ясляў;

Асабліва ўвага ў гэтым месячніку зварачваецца на падрыхтоўку жанчын да удзелу ў перавыбарах саветаў. Для гэтага ў Бабруйску, Слуцку, Рэгачэве і Жлобіне будуць праводзіцца канфэрэнцыі жанчын-работніц сумесна з хатнімі гаспадынямі.

4.

Грубое парушэнне прафсаюзнай дэмакратыі

Бюро парт'ячэйкі ня лічыцца з кандыдатурамі рабочых у зойком

(Кардонная фабрыка імя Вароўскага, Віцебск. акр., Сураж. р.)

Нядаўна ў нас на фабрыцы адбыліся дэмакратычныя выбары фабкому. Бюро парт'ячэйкі высунула 9 кандыдатур, якія абгаворваліся рабочымі па цоках былі складзены ў кожны дзень сьпіс, па якім потым падлічалі галасы. Потым гэтыя сьпісы былі прадстаўлены на прафакты, дзе дакладна абгаворваліся высунутыя таварышы. Прафактывам былі зацьверджаны высунутыя кандыдатуры, за выключэннем адной, якая наспраўды аўтарытатна сярод рабочых не нарытавацца.

Алежэ і пачалося. Кожны дзень у працягу тыдня імя закрытыя партсход, бо райком і сакратару ачэйкі за што-б там ні стала трэба было правесці гэтую кандыдатуру. Між тым, член партыі таксама вымагаліся супроць гэтай кандыдатуры.

Надзейшоў дзень перавыбараў фабкому, рабочыя сабраліся на ўсе 100 проц. На вялікі жал, гэтая кандыдатура была прапанавана з трэскам. Але характэрнае вось што: калі рабочыя патрабавалі сьпіс кандыдатур, высунутых прафактывам яго чамусьці не аналявалі, а абвешчалі яго абвешчаны.

Кандыдатура Лапкоўнага, якую высунулі рабочыя, увесь час затуюваецца. Чаму? Нікому невядома. А тав. Лапкоўскі сапраўды з'яўляецца грамадскім працаўніком-работарам, кандыдаце партыі, карыстаюцца вялікім аўтарытэтам сярод рабочых. І вось з яго і выдзелена бюро парт'ячэйкі. Рабочыя яго хадзілі абраць старшынёй фабкому, гэта ім не ўдалося. Складам фабкому і сходам прафактыму тав. Лапкоўскі быў высунуты ў члены РКБ, што потым было таксама сагавана. Нашы рабочыя гэтым вельмі абураны. Яны чакаюць, дзея чаго-ж выдала адозу ЦК УсеКП(б), калі яе не даюць нам праводзіць у мясцах?

Трэба на такіх выпадках зварнуць увагу каму трэба і вінаватым у пераходзі дэмакратыі прымаюць да аднаўлення, як стаяла ў аснове ЦК УсеКП(б). Так стаяла ў аснове ЦК УсеКП(б).

ПЛЕНУМ ЦК УсеКП(б)

Пастанова пленуму ЦК УсеКП(б) па дакладу Каўкаскага крайкому

Прыклад удзелу партыі і саветаў на Паўночным Каўкасе ў правядзеньні пасейных кампаніяў у бягучым годзе паказвае, якое вялікае палітычнае і гаспадарчае значэнне ён мае з пункту погляду згуртавання беднаты, умацавання сувязі і ўплыву на сарадзіяцкі масы, і сапраўднай барацьбы за ізаляцыю капіталістычных элементаў ад асноўнай масы селянства.

У сувязі з асаблівым значэннем забеспячэння сельскае гаспадаркі пільнымі аграрнымі кадрамі дзіцячым патрэбным распрацаваць рашэнне ў напрамку пашырэння аграрна-тэхнічнае асветы ў сельскіх школах.

Умацаваць ролю арганізацыі як арганізатара сельскае гаспадаркі, за прапанаваным СНК распрацаваць, як рад мер у гэтым напрамку, так і меры па далейшым матэрыяльна-станавіцца аграрна-

дучы пастойлівую работу па вышчыненні раду сур'ёзных недахопаў, якія ўсё яшчэ перашкаджаюць паспяховаму развіццю калгаснага руху.

Трэба дабіцца таго, каб калгасы не адрываліся ад ваколічнай масы селянскіх гаспадарак, а былі звязаны з імі ў сэнсе свайго ўздыжэння і ўплыву на іх больш культурнай апрацоўкай зямлі, палепшаным выдзеньнем сваіх гаспадарак і ўсякай вытворчай (машына, насенне) аграрна-культурнай дапамогаю індывідуальным бядняцка-серадняцкім гаспадаркам. Імяна гэта будзе мець вялікае значэнне ў справе пераходу ад раздробленае селянскае па шлях буйнае аграмаджанае гаспадаркі.

10. Прапанаваным паўночна-каўкаскаму крайкому пачаць з калгасамі ўмацаваць увагу работе калгасаў, якія становяцца сур'ёзным фак-

да рашучага знішчэння вышэй зважаных недахопаў у практыцы работы партыйных і саветскіх арганізацый вёскі і бязумоўнага забеспячэння правядзення выразнай, гібкай клясавай лініі нашай партыі, вызначанай у пастановах 15 з'езду.

13. Ня глядзячы на ўзросны ўплыў партыі сярод бядняцкіх пласцоў вёскі і на пасобныя дасягненні ў рабоце масовых партарганізацый па згуртаванні беднаты вакол пасобных мерапрыемстваў партыі і саветскай улады, трэба, аднак, прызнаць, што работа сярод беднаты ўсё яшчэ цярпіць вялікія недахваты. Асноўныя з іх: адсутнасць сістэматычнай работы, яе адрыванасць, кампанейскі характар, слабасць арганізацый груп беднаты пры саветскіх і кааперацыйных арганізацыях, невыстарчальная работа па каапераванні беднаты з арганізацыямі партыі і саветаў.

рад мер у гэтым напрамку, так і меры па палепшанні матэрыяльнага становаіцца аграроў.

6. Лічыць правільным азначыць дэцызію ў абавязковым парадку выдана мінімуму ўгранічных умоў як у саўгасах і калгасах, так і ў індывідуальных селянскіх гаспадарках. Аднак, для сапраўднага ажыццяўлення гэтай важнай меры навінна быць напярэдні правядзена сур'ёзная падрыхтоўчая работа адпаведнымі саветамі і кааператывнымі органамі і забяспечана шырокае падтрыманне з боку селянскіх мас.

7. У зьвязку з задачай ўмацавання тэмпу ўздыму сельскай гаспадарчай работы кааперацыі ў вёсцы набывае асабліва важнае значэнне. Факт значнага вышэйшага прыватніка кааперацыі на сельскім рынку і вялікі рост колькасці рост спажываўцаў і с.-г. кааперацыі на прыкладзе Паўночнага Каўказу паказвае на блізкасць вялікай поспехі кааперацыі. Але адныя колькасныя поспехі зусім немыстарчальны. Трэба звярнуць асаблівую ўвагу на якасны бок работы кааперацыйных органаў у вёсцы і на тэ, каб кааперацыя сапраўды ўсё больш уключала ў свой кааперацыйны зварот усе асноўныя элементы селянскай гаспадаркі і была звязана з усім працэсам вытворчасці ў каапераванай селянскай гаспадарцы. З гэтага пункту погляду асабліва важнае значэнне набывае с.-г. кааперацыя, асноўным недакватам якой паранешаму з'яўляецца прэжымым гадзіны ўхіл замест таго, каб ператварыцца ўсё больш у простага арганізатара ў сельска-гаспадарчай вытворчасці.

Лічыць важнейшымі практычнымі задачай кааперацыі ў вёсцы ў справе вытворчага кааперавання: а) пашырэнне сістэмы кантрактаў, пераходзячы ад кароткатэрміновай да доўгатэрміновай кантрактаў, б) уцягненні сродкаў кааперавання насамнічкі ў кааперацыйны зварот, в) больш шырокае вытворчае абслугоўванне селянскай гаспадаркі па яе пасобных галінах (спецыялізацыя), г) забеспячэнне сапраўды шырокай кааперацыйнай грамадзянскай і інш.

8. Паляпшэнне работы вёскі на ліній партыі, саветаў і кааперацыі і дэвізаванні іх кіруючай і арганізуючай ролі ў сельскай гаспадарцы павінна суправаджацца адначасова ўмацаваннем шырокай грамадзянскай бядняцка-серадняцкай мас селянства вакол саветаў, кааперацыі і інш. грамадзкіх арганізацый. Трэба дабіцца, каб кожнаму мерапрыемству па павышэнні ўраджайнасці, пашырэнні пасевнай плошчы, земляўнарадкаванні і г. д. было забяспечана шырокае падтрыманне працоўных мас вёскі, і праз розныя арганізацыйныя формы трэба дабіцца, каб у правядзеныя мерапрыемства па ўздыме гаспадаркі быў забяспечаны не пасярэдні ўдзел бядняцка-серадняцкіх мас. З гэтага пункту погляду ўважліва практыку, якая праводзіцца паўночна-каўказскім крайком па арганізацыі сельска-гаспадарчых, вытворчых парад пры сельсаветах, даручыўшы крайкому дакладна вывучыць гэтую практыку і далажыць аб выніках ЦК.

9. Адназначны рост калгаснага будаўніцтва на Паўночным Каўказе (які складае 7,2 проц. агульнага землякарэстаўцыя), як надзвычайна важны фактар сацыялістычнай перабудовы раздробленае селянскае гаспадаркі і пачаў з гэтым ужо фактычна эканамічны поспехі ў калгасных гаспадарках у сэнсе больш высокай ураджайнасці і прыбытковасці параўнальна з індывідуальнымі селянскімі гаспадаркамі,—прапанаваць партарганізацыі краю выходзіць з неабходнасці забеспячэння умоў далейшага росту калгаснага будаўніцтва, сваячасовага яго арганізацыйнага і гаспадарчага абслугоўвання, вя-

каму крайком пачаў з кааперацыйна-аграрных арганізацый, павышэнні ўвагу работе кааперацыі, якія становяцца сур'ёзнейшым фактарам сацыялістычнага сэкстара ў сельскай гаспадарцы, які набывае асабліва важнае значэнне ў зьвязку з пастаюнамі лініўскага пленуму ЦК. Трэба дабіцца на практыцы таго, каб саўгасы выконвалі ня толькі ролю збожжавых фабрык, але і былі для выкарыстання селянства ўзроам індустрыяльнага земляробства, школай культурына выдзялення гаспадаркі; каб наміж саўгасамі і селянствам устанавіліся пэўныя вытворчыя сувязі шляхам скарыстання машын і насення саўгасу на дагаворных умовах у селянскіх гаспадарках і арганізацыі пры саўгасе школ і курсав па сельскай гаспадарцы, з прыцягненнем на іх актыўных бядняцка-серадняцкіх элементаў. Пры гэтай умове нашы саўгасы будуць адгрынаваць сапраўдную ролю сацыялістычных рэарганізатараў раздробленых селянскіх гаспадарак.

11. Умацаванне нашага ўздзейнічання на сельскую гаспадарку ў сэнсе ўмацавання і пашырэння яе сацыялістычных элементаў і на гэтай аснове гаспадарчага ўздыму бядняцка-серадняцкіх мас вёскі наўхільна будзе сустракаць рашучае супрацьдзеянне з боку капіталістычных пластоў, што выклікае абстрактныя клясавай барацьбы. Практика ажыццяўлення на Паўночным Каўказе раду мерапрыемстваў у пасевных кампаніях, правядзенне кантрактаў, сельгаспадарку, калгаснага будаўніцтва і кааперавання, паказвае ўзростаючую актыўнасць кулацкіх элементаў, што змагаюцца за захаванне свайго эканамічнага і палітычнага ўплыву ў вёсцы. Гэтае абстрактнае клясавай барацьбы, спробы адстаць сваё становішча з боку кулацкіх пластоў вёскі выяўляюцца, як у простых контр-рэвалюцыйных выступленнях, забойствах сельцоў і г. д., падбурванні да станавай розні казак і інш. агароднік, а ў нацкраінах—у скарыстанні рэлігійных забабонаў і адсталасці, так і ў спробах уздзейнічання і ўплыву на пасобныя звыешні нізавога савецкага, кааперацыйнага, а часам і партыйнага апарату ў сэнсе абароны сваіх інтарэсаў.

Вось чаму, простым абавязкам партыйнага кіраўніцтва з'яўляецца задача ўмацавання ўвагі ў барацьбе з актыўнасцю нашых клясавых ворагаў, больш цвёрдага і выразнага правядзення партыйнай лініі па рабоце ў вёсцы.

12. Аднак, пачаў з задачай настойлівай работы па абмежаванні капіталістычных элементаў вёскі, барацьба ва пашырэнні і ўмацаванні сацыялістычнага сэкстара сельскай гаспадаркі трэба ўсю практычную работу партыйных, саветскіх і кааперацыйных органаў у вёсцы пабудаванні на забеспячэнні такіх умоў, пры якіх бядняк і сярэдняк маглі б развівацца і культурна паліпшаць сваю селянскую гаспадарку, не баючыся ўсякага роду матэрыяльных і прававых абмежаванняў. Савецкая законнасць у выстарчальнай меры прадуладжвае патрэбны абмежаванні для тых селянскіх гаспадарак, якія з працоўных ператварыцца ў кулацка-экспліататарскія. Практика падатковай работы і хлебаагатоўак 1927-28 году і другіх кампаніяў паказвае на масавыя выпадкі перагібаў на практыцы, калі пасобныя сярэдняяцкія гаспадаркі, прыраўноўваліся да кулацкіх і калі мала націскалі на кулацкія капіталістычныя элементы вёскі і ў той-жа час недапушчальна скажалася наша лінія ў адносінах да бядняка і сярэдняка.

Задача больш рашучага ўздыму вытворчых сіл сельскае гаспадаркі як сацыялістычнага яе сэкстара, так і індывідуальных бядняцка-серадняцкіх селянскіх гаспадарак і ўмацаванне блізкае ў сярэднім абавязвае

кааперацыйных арганізацый, павышэнні ўвагу работе кааперацыі, якія становяцца сур'ёзнейшым фактарам сацыялістычнага сэкстара ў сельскай гаспадарцы, які набывае асабліва важнае значэнне ў зьвязку з пастаюнамі лініўскага пленуму ЦК. Трэба дабіцца на практыцы таго, каб саўгасы выконвалі ня толькі ролю збожжавых фабрык, але і былі для выкарыстання селянства ўзроам індустрыяльнага земляробства, школай культурына выдзялення гаспадаркі; каб наміж саўгасамі і селянствам устанавіліся пэўныя вытворчыя сувязі шляхам скарыстання машын і насення саўгасу на дагаворных умовах у селянскіх гаспадарках і арганізацыі пры саўгасе школ і курсав па сельскай гаспадарцы, з прыцягненнем на іх актыўных бядняцка-серадняцкіх элементаў. Пры гэтай умове нашы саўгасы будуць адгрынаваць сапраўдную ролю сацыялістычных рэарганізатараў раздробленых селянскіх гаспадарак.

16. У зьвязку з пастаўленымі задачай на ўмацаванні работы партыі ў вёсцы і асобнымі умовамі Паўн. Каўк. краю які ў асноўным характарызуюцца больш моцнай праслойкай заможна-кулацкіх элементаў, а адсюль—наўхільна больш абстрактнае клясавай барацьбы адносінаў у вёсцы і ў той-жа час параўнальна слабай праслойкай пралетарскіх кадраў у краі, што стварае надзвычайна злікія труднасці ў падборы досыць моцных і ўстойлівых кадраў для нізавога раёйнага і акруговага партыйна-саветскай работы,—дручыць арбгору ЦК ужыць усе меры па ўмацаванні Паўн. Каўк. краю работнікамі галоўным чынам за кошт пралетарскіх кадраў для ўмацавання ўсіх арганізацый, што вядуць работу ў вёсцы.

(Канец).

Вытворчасць серкавай кіслаты ў Польшчы зьвязана з ваеннай падрыхтоўкай

Серкавая кіслата ў Польшчы здабываецца, як пачобны выроб пры вылаўцы цынку з серкава-шынавага руды. Галоўным, блізка выключным, асяродкам яе здабычы ёсць Верхняя Сылэзія. Яшчэ ў 60-ых гадох мінулага стагоддзя запасы высеркавае шынавае руды пачалі вычэрпвацца. Прышлося пачаць выкарыстанне серкава-шынавага руды. Спачатку іх пачалі ў выкарыстанні доменных печы, прычым серка адыходзіў у выглядзе газу ў паветра. Калі аказалася, што серкавы газ атручвае паветра і выклікае збоўваў і нават псуе расьлінанасць, органы горназдабыўчага галіну папрабавалі спачатку булаваш больш высокай заводзкія каўчкі, каб серкавы газ выводзіўся ў вышэйшыя пласты атмасферы. Але і гэта не дапамагло. Тады пачалі выкарыстоўваць серку, вырабляючы з яе серкавую кіслату, якая пачобна здабываецца.

Верхняя-сылэская серкавая кіслата ў даваеннай Польшчы не выкарыстоўвалася рэнтабельнае збыту і заўсёды давала шмат клопату і страт цынка-прамысловым. Серкавая кіслата ўжывалася для вырабу штучнага сусла фэсфатнага ўзвешчана, для ачысткі нафты ў кавасюўных, хемічных заводах, фабрыках штучнага шкля, на заводах выбуховых матэрыялаў і г. д. Але ў Верхняй Сылэзіі яна была ніводнаго заводу, які выкарыстоўваў-бы серкавую кіслату ў якасці сыраві, а перавозка на Захад Нямеччыны не акупалася. З прычыны ўсяго гэтага серкавая кіслата або збылася цынкапрамысловым за бясцэнак, значна ніжэй сабомотку, або проста на-

павяржэнні перыядам вярчачы вырабляла. Тая колькасць вышэйшых партыйцаў, якая была на канфэрэнцыях, гэта іскрава паказвае.

Напрыклад, на Петрыкаўскай канфэрэнцыі па справаздачы РК выступіла 53 чал., на Аварыцкай—37 чал., Кавальскай—47 чал. і г. д. У Варотзі на дакладу ЦКК выказалася 16 чал., а на справаздачы РК—да 30 чал.

На канфэрэнцыях высветлілася немыстарчальнае разуменне дэзугу саамакстрыткі сярод некагаторай часткі партыйцаў. Можна было пачуць такія гутаркі: «самакстрытка нас душыць», «гаспадарнікі—гэта людзі, на якіх можна заліць ўсё». Такія настроі канфэрэнцыя жорстка асудзіла. Мелі месца нават і такія моманты, калі некагаторыя пар-

Больш дапамогі завочнай саўпартшколе

Завочная ўсебеларуская саўпартшкола павінна заняць вялікае месца ў нашай сістэме партыяветы. Гэтага яшчэ няма.

Да сучаснага моманту ў усіх акруг толькі Гомельская акруга звярнула ўвагу і ўжо дала 50 слухачоў (усе іншыя акругі далі вёскі на 12 ч.). Іншыя партарганізацыі не звярнулі сваёй увагі на гэтую справу. Між тым, дны павінны неспарядна ўдзельнічаць і дапамагаць у працы завочнай саўпартшколы.

АПА акругомаў і райкомаў павінны сачыць за ходам аянткаў сваіх слухачоў і на вёскі рабіць дапамогу ім шляхам вуснага інструктавання

слаба, пертыйцы ў сваіх выступленнях на канфэрэнцыях гаварылі аб цэлым радзе памылак і недахопаў у працы вышковых арганізацый. Вельмі кэска, што гэтыя недахопы сваячасова не выяўляюцца масамі, на іх не завастраецца ўвага і ня прымаюцца адпаведныя меры па іх зьмішчэнні.

Перавыбары рэйковаў прайшлі пры поўным захаванні прынцыпаў унутрыпартыйнай дэмакратыі. Нікага папярэдняга памячэння кандыдатур ніякіх спісаў яе было. Рэвалюцыйны канфэрэнцый завастраюць увагу арганізацыі на барацьбе з правай небасьпекай і намічаюць практычныя шляхі для ажыццяўлення пастаюў ановшых партыйных зьездаў і пленумаў ЦК.

Б. Шпітальнік.

Актыўнасць беднаты расьце, але месцы ня ўмеюць яе скарыстаць

Агляд работы груп беднаты ахапіў амаль усе куткі Савецкае Беларусі. Праводзяцца раёныя і акруговыя нарады груп беднаты. Правараецца кіраўніцтва партыячэек групамі. Падгудьваецца вынікі гаспадарчай дапамогі беднаце.

Агляд праходзіць пад знакам арганізацыі беднаты для ўдзелу ў перавыбарах, падрыхтоўкі адпору нарастаючай актыўнасці кулацкіх элементаў. Бедната добра разумее патрэбнасць адпору і амаль на ўсіх канфэрэнцыях груп завастрае гэтае пытаньне.

На Лагойскай раёйнай канфэрэнцыі беднякі прывалі рад прыкладаў росту кулацкай актыўнасці. Кулацтва запалохнае бедняка, распаўсюджвае правакацыйныя чуткі, імкнецца падкупіць найбольш несвядомаму частку селянства. На Любаньскай канфэрэнцыі беднякі патрабавалі прыняць самыя жорсткія меры супроць заможнікаў, якія хаваюць хлеб, скарыстоўваюць самакстрытку, каб падарваць аўтарытэт савецкае ўлады, распаўсюджаюць чуткі аб вайне, нацкуюць беднату на гурэў-земляпробаў. Рад дэлегатаў Менскай акруговай канфэрэнцыі таксама сшыяліся на пытанні аб адпору кулацкім элементам.

Рад карэспандэнцый у месц падкрэсьліваюць, што бедната шукае абароны ў партыі, патрабуе, каб партыя павяла яе ў бой супроць капіталістычных элементаў.

— Нама падае на вас, кіраўнікоў, вы дапамажце нам абраць добры сельсавет,—заяўлялі беднякі на Гомельскай канфэрэнцыі.

— Без арганізацыі мы праіграем. Арганізацыйнае нас,—патрабавала бедната на Лагойскай канфэрэнцыі.

Гэтае імкненне, гэтае давер'е да партыі трэба шырока скарыстаць. Арганізацыйна беднаты вакол перавыбарцаў, умяла падрыхтоўка бядняцкага элемента—важнейшая і патрэбнейшая наша задача.

Дарэгуль, трэба праўду сказаць, мы ня ўмелі, як належыць, арганізоўваць беднату. Агляд паказаў, што кіраўніцтва групамі беднаты праводзілася вельмі слаба. Часта нашы пляны застаюцца на паперы і не праводзяцца ў жыццё. Наш Смалевіцкі карэспандэнт наведвае, што кіраўнікі груп уснаміналі аб іх толькі па часе кампаніі. Жоднае ачыткае палец аб палец на ўдарыла, каб наладзіць работу груп беднаты. Яраўская ачытка ня цікавілася тым, як праводзіцца ў жыццё пастаювыя сходаў беднаты. Рад пастаюў—аб арганізацыі арцелі возчыкаў, с.-г. калектываў—ня выкананы.

У Караліўскім раёне, Мазыршчына, з 143 сходаў груп толькі 11 былі

прывычаны практычным пытаньням. У Жыткавіцкім раёне сгод беднаты склаў... кулак, каб атрымаць пастаюву аб тым, што ён—прыцель беднаты.

— Слабое кіраўніцтва паглядзецца і ў радзе раёнаў Бабруйскае акругі. Выключэнне Старобінскі раён, дзе райком аддаў шмат увагі арганізацыі беднаты.

Агляд груп паказаў таксама, што нашы цэнтральныя і акруговыя установы пмат што зрабілі ў справе гаспадарчай дапамогі беднаце.

Узраслі фонды кааперавання, павялічыўся разьмер с.-г. кредыту, адлучаны грошы для дапамогі школьнікам—дзецям беднякоў. Але вось скарыстаньне гэтых сродкаў на месцы, разьмеркаваньне крэдытаў пачінае мадаць лепшага. У радзе месц агульная лінія партыі скажасца да агіднасці. Наш апарат ня мясцох у шмат выпадках на вытрывлівае крытыкі, ён засьмечаны чужым элемэнтам. Недарма на многіх райканфэрэнцыях груп беднаты скарызілася на бюракратычнасць апарату. То крэдыт выдавалі заможнікам, то разь мяркоўвалі муку кулаком, то расчрачалі сродкі, сабраныя па самаабкладанні. Скаргі на ляснішце, на сельсавет, на земляўнарадкаваньне можна было пачуць амаль на ўсіх канфэрэнцыях груп. У радзе месц сельсаветы (Швабскі, Крупскі і г. д.) натуральна кулаком, імкнуча ачыць у сяброўстве з заможнікам.

Беднякі патрабуюць часткі нізавога апарату, стварэння саветаў, якія абаранялі-б інтарэсы беднаты. Зразумела, чаму на радзе канфэрэнцый груп беднякі пмат увагі аддалі надыходзячым перавыбарам саветаў.

Нарэшце, трэба сшыіцца на пытанні калектывацый вёскі. Паведамленні в месц аднадушна падкрэсьліваюць вялікае імкненне беднякоў да калектываў. Дэлегаты Менскай канфэрэнцыі пмат гаварылі пра гэта.

«Дрэпна тое, што нашы калектывы ня дэляцыя сваімі дасягненнямі на селянскіх сходах, і мы нічога ня ведаем пра іх жыццё»,—адначалі беднякі на Гомельскай канфэрэнцыі. Імкненне да калектываў патыяецца на бюракратычнасць і інертнасць мясцовага апарату. «Мы ў Янушковічах тры разы падавалі заявы аб земляўнарадкаванні і арганізацыі калектываў, а карысці пакуль што мала»,—скардзіліся лагойскія беднякі.

Агульнае уражаньне ад агляду: свядомасць і актыўнасць беднаты расьце. Задача мясцовых арганізацый—накіраваць гэтую актыўнасць у патрэбнае нам рэчышча.

Прывітаньне ЦК КП(б)Б ад Менскай акруговай канфэрэнцыі груп беднаты

2-ая Менская акруговай канфэрэнцыя груп беднаты шле шырае прывітаньне правядуры і кіраўніку рабочае клясы і працоўнага селянства Беларусі — ЦК КП(б)Б і Менскаму АК КП(б)Б.

Надыходзячая кампанія перавыбарцаў сельскіх саветаў у момант разгортвання клясавай барацьбы на вёсцы вымагае ад нас найбольшага згуртаваньня і арганізаванасці.

Некаторыя вынікі агляду груп беднаты

Агляд работы груп беднаты ахапіў амаль усе куткі Савецкае Беларусі. Праводзяцца раёныя і акруговыя нарады груп беднаты. Правараецца кіраўніцтва партыячэек групамі. Падгудьваецца вынікі гаспадарчай дапамогі беднаце.

Агляд праходзіць пад знакам арганізацыі беднаты для ўдзелу ў перавыбарах, падрыхтоўкі адпору нарастаючай актыўнасці кулацкіх элементаў. Бедната добра разумее патрэбнасць адпору і амаль на ўсіх канфэрэнцыях груп завастрае гэтае пытаньне.

На Лагойскай раёйнай канфэрэнцыі беднякі прывалі рад прыкладаў росту кулацкай актыўнасці. Кулацтва запалохнае бедняка, распаўсюджвае правакацыйныя чуткі, імкнецца падкупіць найбольш несвядомаму частку селянства. На Любаньскай канфэрэнцыі беднякі патрабавалі прыняць самыя жорсткія меры супроць заможнікаў, якія хаваюць хлеб, скарыстоўваюць самакстрытку, каб падарваць аўтарытэт савецкае ўлады, распаўсюджаюць чуткі аб вайне, нацкуюць беднату на гурэў-земляпробаў. Рад дэлегатаў Менскай акруговай канфэрэнцыі таксама сшыяліся на пытанні аб адпору кулацкім элементам.

Рад карэспандэнцый у месц падкрэсьліваюць, што бедната шукае абароны ў партыі, патрабуе, каб партыя павяла яе ў бой супроць капіталістычных элементаў.

— Нама падае на вас, кіраўнікоў, вы дапамажце нам абраць добры сельсавет,—заяўлялі беднякі на Гомельскай канфэрэнцыі.

— Без арганізацыі мы праіграем. Арганізацыйнае нас,—патрабавала бедната на Лагойскай канфэрэнцыі.

Гэтае імкненне, гэтае давер'е да партыі трэба шырока скарыстаць. Арганізацыйна беднаты вакол перавыбарцаў, умяла падрыхтоўка бядняцкага элемента—важнейшая і патрэбнейшая наша задача.

Дарэгуль, трэба праўду сказаць, мы ня ўмелі, як належыць, арганізоўваць беднату. Агляд паказаў, што кіраўніцтва групамі беднаты праводзілася вельмі слаба. Часта нашы пляны застаюцца на паперы і не праводзяцца ў жыццё. Наш Смалевіцкі карэспандэнт наведвае, што кіраўнікі груп уснаміналі аб іх толькі па часе кампаніі. Жоднае ачыткае палец аб палец на ўдарыла, каб наладзіць работу груп беднаты. Яраўская ачытка ня цікавілася тым, як праводзіцца ў жыццё пастаювыя сходаў беднаты. Рад пастаюў—аб арганізацыі арцелі возчыкаў, с.-г. калектываў—ня выкананы.

У Караліўскім раёне, Мазыршчына, з 143 сходаў груп толькі 11 былі

Мэльцэр.

Прывітаньне ЦК КП(б)Б ад Менскай акруговай канфэрэнцыі груп беднаты

Мы заўважым намуноўтычную партыю, што бедната Менскае акругі гатова даць адпор кулацкім элементам вёскі. Ваюючая бедната заўсёды была, боць і застанецца моцнай апарай партыі і рабочае клясы ў вёсцы.

Толькі над цвёрдым кіраўніцтвам намуноўтычнай партыі, не парабляючы барацьбы з кулаком, у црсын савезе з сярэднякам, мы выйдзем, на шырокі шлях сацыялістычнага будаўніцтва.

ПАДАГОНЬ КРЫТЫКІ МАС!

Памылкі, якія могуць перайсці ў палітычную небяспёку

Скажэнням у зямельнай працы трэба палажыць канец!

„Падарунак“ Наркамзему

Як вучоны лесавод Памеранцаў атрымаў „ва ўладаньне“ дзяржаўную маемасьць у Буда-Кашалёўскім раёне, Гомельскай акругі

Немагчыма, але факт. Аб гэтым сумным факце нашай бюракрацічнай сапраўднасці паведамае справа Гомельскай земкамісіі «аб праве ўладаньня гр. Памеранцавым сядзібай з будынкамі ва ўрочышчы «Чырвоны Курган».

Жыў-быў вучоны лесавод Ф. В. Памеранцаў. Выкладаў ён лясную справу ў Буда-Кашалёўскай лясной школе і да 1927 г. працаваў «у лясным ведамстве БССР». Зараз, як відаць са справы, ён «у лясным ведамстве БССР» ужо не працуе.

Пакуль вучоны лесавод выкладаў лясную справу ў лясной школе, а потым лічыўся служачым ляснога кіраўніцтва НКЗ, ён карыстаўся сядзібай, садамі, агародамі і службовым лясным надзелам (зямельны вучастак у 5,26 дзесяцін). Пры сядзібе, як і належыць, былі і будынкі: дом аднапавярховы, драўляны з мезанінам 10×9×3, жылая драўляная хаці, хлёў, стайня, гумно з паветкай, леднік і пры ім хлёў. Сядзібка наогул добрая, будынкі моцныя, прасторныя. Хваёвы лес, дужок, садок... Зусім ня дрэнна...

Ёсць народная прыказка «ад добра добра шукаць». Але гэтае прыказка, трэба сказаць, няк не адвальніла нашага «вучонага». Наш лесавод прытрымліваецца фермерска-кулацкай маралі:

— «Рыба шукае дзе глыбей, а чалавек — дзе лясней».

Наогул, у адні прыгожы дзень, а імяна, 5-га красавіка 1927 г. Памеранцаў, ведаючы з сваёй практыкі, што на сьвечу апрача разумных людзей, ёсць і дурныя, ведаючы, што на кожнага разумнага вучонага лесавода ў зямельных органах можа знайсціся не адзін дурань, Памеранцаў пажалучыў зрабіцца на простым дзяржаўнаму асяродку ініцыятыву і карыстацца ў сядзібай, а «зусім сапраўдным фермерам».

— Каб уладаль, бачыце, сядзібка на законных савецкіх падставах...

Аб гэтым Памеранцаў і падаў сваё хадаініцтва.

І што вы думаеце? «Клюнула» гэта хадаініцтва, знайшліся дурні ў зямельных органах.

Спачатку было кіраўніцтва лясамі НКЗ 16-і раённага Бабруйскаму акрава, што з прычыны выхдау са службы Памеранцава, ён права на карыстаньне сядзібай паабудзіўца і калі ў ёй практычна яго сьмя, дык убудзіўца хадаініцтва аб яго выслашэнні, бо будынкі патрэбны лясніцтву.

— Перадачу участка зямлі з пабудовамі Памеранцава аформіць праз кіраўніцтва зямліпарадкаваньня НКЗ.

Зусім дарэмна нехта выдумаў, быццам у зямельных органах ёсць цяганьня, быццам там «хутка байка апыдаецца, дык ня хутка справа робіцца». Няпраўда, пратэстуем: па хадаініцтве «спрашадля» Памеранцава, праз тыдзень пасьля пастановы кіраўніцтва лясамі ад 23-ч, самокіраўніцтва мліязему НКЗ за № 12.198 пасылае гэтую справу на вырашэньне Бабруйскаму акрава.

Ну, а што-ж рабіць «малым сям», нізавым працаўніком Бабруйскага акрава, як не падпарадкавацца паказаным начальства? Праз тры з паловай месяцы (як вам ня сорам, Бабруйчане, такую цяганіну развядзіць!) Бабруйскі акрава, аднак, развіўся наступнай рэзалюцыяй:

«Праз лясную акруговую камісію аформіць выключэньне гэтай плошчы з ляснога фонду ў зямельны, а потым правесці замацаваньне праз зямельны ўстанавы 16-іх—27 г.».

Не рэзалюцыя, а «благодать» для вучонага лесавода. Ну, а калі цэнтральныя і акруговыя «сверхавікі» набраўць толькі аформіць справу і «замацаваць сядзібу ў пасталнае ўладаньне Памеранцава», дык скажэце, з пункту гледжання хрысьціянскай зааведзі—сбойса бога, начальства слухайся—хіба ня мелі рацыі т. т. Кофман і Гатонскі (працаўнікі акр. інспэктарыату лясоў), калі яны на гэтай справе далі тое самае заключэньне, якога ад іх патрабавалі. Тым больш, калі ідэа гуртка аб сваім браце лесаводзе, ды да таго-ж «Чырвоны Верас» ня келскае месца, туды-ж не дарма сьвядзілі раішчыкі спраўляць «маўры».

На гэтых ці на іншых меркаваньнях Кофман і Гатонскі ў сваім заключэньні знайшлі, што «сядзіба і службовы надзел фактычна перададны ў працоўнае карыстаньне вучонага лесавода Памеранцава з сям'ёю».

Насяля такога «посьнеху» нашага лесавода, праз шэсьць дзён (мы адмаем з Бабруйчан рашэйнае абнавачэньне ў цяганьні!), каморнік Дзямідовіч «у тэрміновым парадку», на падставе такога-ж тэрміновага даручэньня акрава, зрабіў абход мяжы, адмыку сядзібы і падаў у Буда-Кашалёўскую земкамісію зямліпарадкаваўчы праект на гэту сядзібу.

І таму, што раішчыкі нічым ня горшыя за «добрах людзей» з НКЗ і акрава дык яны і пастанавілі замацаваць 6,23 дзесяцін саботованай зямлі за Памеранцавым. І да «нова-навага» (за 1-і, 2-і, 3-і, 4-і, 5-і, 6-і, 7-і, 8-і, 9-і, 10-і, 11-і, 12-і, 13-і, 14-і, 15-і, 16-і, 17-і, 18-і, 19-і, 20-і, 21-і, 22-і, 23-і, 24-і, 25-і, 26-і, 27-і, 28-і, 29-і, 30-і, 31-і, 32-і, 33-і, 34-і, 35-і, 36-і, 37-і, 38-і, 39-і, 40-і, 41-і, 42-і, 43-і, 44-і, 45-і, 46-і, 47-і, 48-і, 49-і, 50-і, 51-і, 52-і, 53-і, 54-і, 55-і, 56-і, 57-і, 58-і, 59-і, 60-і, 61-і, 62-і, 63-і, 64-і, 65-і, 66-і, 67-і, 68-і, 69-і, 70-і, 71-і, 72-і, 73-і, 74-і, 75-і, 76-і, 77-і, 78-і, 79-і, 80-і, 81-і, 82-і, 83-і, 84-і, 85-і, 86-і, 87-і, 88-і, 89-і, 90-і, 91-і, 92-і, 93-і, 94-і, 95-і, 96-і, 97-і, 98-і, 99-і, 100-і, 101-і, 102-і, 103-і, 104-і, 105-і, 106-і, 107-і, 108-і, 109-і, 110-і, 111-і, 112-і, 113-і, 114-і, 115-і, 116-і, 117-і, 118-і, 119-і, 120-і, 121-і, 122-і, 123-і, 124-і, 125-і, 126-і, 127-і, 128-і, 129-і, 130-і, 131-і, 132-і, 133-і, 134-і, 135-і, 136-і, 137-і, 138-і, 139-і, 140-і, 141-і, 142-і, 143-і, 144-і, 145-і, 146-і, 147-і, 148-і, 149-і, 150-і, 151-і, 152-і, 153-і, 154-і, 155-і, 156-і, 157-і, 158-і, 159-і, 160-і, 161-і, 162-і, 163-і, 164-і, 165-і, 166-і, 167-і, 168-і, 169-і, 170-і, 171-і, 172-і, 173-і, 174-і, 175-і, 176-і, 177-і, 178-і, 179-і, 180-і, 181-і, 182-і, 183-і, 184-і, 185-і, 186-і, 187-і, 188-і, 189-і, 190-і, 191-і, 192-і, 193-і, 194-і, 195-і, 196-і, 197-і, 198-і, 199-і, 200-і, 201-і, 202-і, 203-і, 204-і, 205-і, 206-і, 207-і, 208-і, 209-і, 210-і, 211-і, 212-і, 213-і, 214-і, 215-і, 216-і, 217-і, 218-і, 219-і, 220-і, 221-і, 222-і, 223-і, 224-і, 225-і, 226-і, 227-і, 228-і, 229-і, 230-і, 231-і, 232-і, 233-і, 234-і, 235-і, 236-і, 237-і, 238-і, 239-і, 240-і, 241-і, 242-і, 243-і, 244-і, 245-і, 246-і, 247-і, 248-і, 249-і, 250-і, 251-і, 252-і, 253-і, 254-і, 255-і, 256-і, 257-і, 258-і, 259-і, 260-і, 261-і, 262-і, 263-і, 264-і, 265-і, 266-і, 267-і, 268-і, 269-і, 270-і, 271-і, 272-і, 273-і, 274-і, 275-і, 276-і, 277-і, 278-і, 279-і, 280-і, 281-і, 282-і, 283-і, 284-і, 285-і, 286-і, 287-і, 288-і, 289-і, 290-і, 291-і, 292-і, 293-і, 294-і, 295-і, 296-і, 297-і, 298-і, 299-і, 300-і, 301-і, 302-і, 303-і, 304-і, 305-і, 306-і, 307-і, 308-і, 309-і, 310-і, 311-і, 312-і, 313-і, 314-і, 315-і, 316-і, 317-і, 318-і, 319-і, 320-і, 321-і, 322-і, 323-і, 324-і, 325-і, 326-і, 327-і, 328-і, 329-і, 330-і, 331-і, 332-і, 333-і, 334-і, 335-і, 336-і, 337-і, 338-і, 339-і, 340-і, 341-і, 342-і, 343-і, 344-і, 345-і, 346-і, 347-і, 348-і, 349-і, 350-і, 351-і, 352-і, 353-і, 354-і, 355-і, 356-і, 357-і, 358-і, 359-і, 360-і, 361-і, 362-і, 363-і, 364-і, 365-і, 366-і, 367-і, 368-і, 369-і, 370-і, 371-і, 372-і, 373-і, 374-і, 375-і, 376-і, 377-і, 378-і, 379-і, 380-і, 381-і, 382-і, 383-і, 384-і, 385-і, 386-і, 387-і, 388-і, 389-і, 390-і, 391-і, 392-і, 393-і, 394-і, 395-і, 396-і, 397-і, 398-і, 399-і, 400-і, 401-і, 402-і, 403-і, 404-і, 405-і, 406-і, 407-і, 408-і, 409-і, 410-і, 411-і, 412-і, 413-і, 414-і, 415-і, 416-і, 417-і, 418-і, 419-і, 420-і, 421-і, 422-і, 423-і, 424-і, 425-і, 426-і, 427-і, 428-і, 429-і, 430-і, 431-і, 432-і, 433-і, 434-і, 435-і, 436-і, 437-і, 438-і, 439-і, 440-і, 441-і, 442-і, 443-і, 444-і, 445-і, 446-і, 447-і, 448-і, 449-і, 450-і, 451-і, 452-і, 453-і, 454-і, 455-і, 456-і, 457-і, 458-і, 459-і, 460-і, 461-і, 462-і, 463-і, 464-і, 465-і, 466-і, 467-і, 468-і, 469-і, 470-і, 471-і, 472-і, 473-і, 474-і, 475-і, 476-і, 477-і, 478-і, 479-і, 480-і, 481-і, 482-і, 483-і, 484-і, 485-і, 486-і, 487-і, 488-і, 489-і, 490-і, 491-і, 492-і, 493-і, 494-і, 495-і, 496-і, 497-і, 498-і, 499-і, 500-і, 501-і, 502-і, 503-і, 504-і, 505-і, 506-і, 507-і, 508-і, 509-і, 510-і, 511-і, 512-і, 513-і, 514-і, 515-і, 516-і, 517-і, 518-і, 519-і, 520-і, 521-і, 522-і, 523-і, 524-і, 525-і, 526-і, 527-і, 528-і, 529-і, 530-і, 531-і, 532-і, 533-і, 534-і, 535-і, 536-і, 537-і, 538-і, 539-і, 540-і, 541-і, 542-і, 543-і, 544-і, 545-і, 546-і, 547-і, 548-і, 549-і, 550-і, 551-і, 552-і, 553-і, 554-і, 555-і, 556-і, 557-і, 558-і, 559-і, 560-і, 561-і, 562-і, 563-і, 564-і, 565-і, 566-і, 567-і, 568-і, 569-і, 570-і, 571-і, 572-і, 573-і, 574-і, 575-і, 576-і, 577-і, 578-і, 579-і, 580-і, 581-і, 582-і, 583-і, 584-і, 585-і, 586-і, 587-і, 588-і, 589-і, 590-і, 591-і, 592-і, 593-і, 594-і, 595-і, 596-і, 597-і, 598-і, 599-і, 600-і, 601-і, 602-і, 603-і, 604-і, 605-і, 606-і, 607-і, 608-і, 609-і, 610-і, 611-і, 612-і, 613-і, 614-і, 615-і, 616-і, 617-і, 618-і, 619-і, 620-і, 621-і, 622-і, 623-і, 624-і, 625-і, 626-і, 627-і, 628-і, 629-і, 630-і, 631-і, 632-і, 633-і, 634-і, 635-і, 636-і, 637-і, 638-і, 639-і, 640-і, 641-і, 642-і, 643-і, 644-і, 645-і, 646-і, 647-і, 648-і, 649-і, 650-і, 651-і, 652-і, 653-і, 654-і, 655-і, 656-і, 657-і, 658-і, 659-і, 660-і, 661-і, 662-і, 663-і, 664-і, 665-і, 666-і, 667-і, 668-і, 669-і, 670-і, 671-і, 672-і, 673-і, 674-і, 675-і, 676-і, 677-і, 678-і, 679-і, 680-і, 681-і, 682-і, 683-і, 684-і, 685-і, 686-і, 687-і, 688-і, 689-і, 690-і, 691-і, 692-і, 693-і, 694-і, 695-і, 696-і, 697-і, 698-і, 699-і, 700-і, 701-і, 702-і, 703-і, 704-і, 705-і, 706-і, 707-і, 708-і, 709-і, 710-і, 711-і, 712-і, 713-і, 714-і, 715-і, 716-і, 717-і, 718-і, 719-і, 720-і, 721-і, 722-і, 723-і, 724-і, 725-і, 726-і, 727-і, 728-і, 729-і, 730-і, 731-і, 732-і, 733-і, 734-і, 735-і, 736-і, 737-і, 738-і, 739-і, 740-і, 741-і, 742-і, 743-і, 744-і, 745-і, 746-і, 747-і, 748-і, 749-і, 750-і, 751-і, 752-і, 753-і, 754-і, 755-і, 756-і, 757-і, 758-і, 759-і, 760-і, 761-і, 762-і, 763-і, 764-і, 765-і, 766-і, 767-і, 768-і, 769-і, 770-і, 771-і, 772-і, 773-і, 774-і, 775-і, 776-і, 777-і, 778-і, 779-і, 780-і, 781-і, 782-і, 783-і, 784-і, 785-і, 786-і, 787-і, 788-і, 789-і, 790-і, 791-і, 792-і, 793-і, 794-і, 795-і, 796-і, 797-і, 798-і, 799-і, 800-і, 801-і, 802-і, 803-і, 804-і, 805-і, 806-і, 807-і, 808-і, 809-і, 810-і, 811-і, 812-і, 813-і, 814-і, 815-і, 816-і, 817-і, 818-і, 819-і, 820-і, 821-і, 822-і, 823-і, 824-і, 825-і, 826-і, 827-і, 828-і, 829-і, 830-і, 831-і, 832-і, 833-і, 834-і, 835-і, 836-і, 837-і, 838-і, 839-і, 840-і, 841-і, 842-і, 843-і, 844-і, 845-і, 846-і, 847-і, 848-і, 849-і, 850-і, 851-і, 852-і, 853-і, 854-і, 855-і, 856-і, 857-і, 858-і, 859-і, 860-і, 861-і, 862-і, 863-і, 864-і, 865-і, 866-і, 867-і, 868-і, 869-і, 870-і, 871-і, 872-і, 873-і, 874-і, 875-і, 876-і, 877-і, 878-і, 879-і, 880-і, 881-і, 882-і, 883-і, 884-і, 885-і, 886-і, 887-і, 888-і, 889-і, 890-і, 891-і, 892-і, 893-і, 894-і, 895-і, 896-і, 897-і, 898-і, 899-і, 900-і, 901-і, 902-і, 903-і, 904-і, 905-і, 906-і, 907-і, 908-і, 909-і, 910-і, 911-і, 912-і, 913-і, 914-і, 915-і, 916-і, 917-і, 918-і, 919-і, 920-і, 921-і, 922-і, 923-і, 924-і, 925-і, 926-і, 927-і, 928-і, 929-і, 930-і, 931-і, 932-і, 933-і, 934-і, 935-і, 936-і, 937-і, 938-і, 939-і, 940-і, 941-і, 942-і, 943-і, 944-і, 945-і, 946-і, 947-і, 948-і, 949-і, 950-і, 951-і, 952-і, 953-і, 954-і, 955-і, 956-і, 957-і, 958-і, 959-і, 960-і, 961-і, 962-і, 963-і, 964-і, 965-і, 966-і, 967-і, 968-і, 969-і, 970-і, 971-і, 972-і, 973-і, 974-і, 975-і, 976-і, 977-і, 978-і, 979-і, 980-і, 981-і, 982-і, 983-і, 984-і, 985-і, 986-і, 987-і, 988-і, 989-і, 990-і, 991-і, 992-і, 993-і, 994-і, 995-і, 996-і, 997-і, 998-і, 999-і, 1000-і.

перад зямельнымі органамі некалькі «лікавых» пытаньняў, паріўшы адказы на іх накіраваць на адрас ЦКК-РСІ:

З якога часу інтарэсы прыватнай асобы, хоць-бы і вучонай, разглядаюцца ў зяморгане з большай «пераважнасьцю», чым інтарэсы дзяржавы?

Якія «нечаканыя акалічнасьці» скіравалі кіраўніцтва лясамі на шляхі галоўнаму лясавому з яго разумным «афармленьнем» зямельных праў Памеранцава?

І, нарэшце, ці ня знойдзе, Наркамзем, патрэбным спыніць прадуленую ў гэтай справе добрадушнасьць і недарэчнае натуральнае зямельным заправаваньням б. служачага кіраўніцтва лясамі?

З свайго-ж боку мы, разам з Гомельскай КК-РСІ, лічылі-б зусім небескарным патрывожыць вінаватых у гэтай гісторыі нипрыемным «допросом с пристрастием», а сядзібку з 6 дзесяцінамі і домам з мезанінам перадаць Кашалёўскаму лясніцтву.

Так, мусіць, яно будзе лепш.

Ц. Р.

Прагэжынізм у Наркамземе перашкаджае арганізацыі калгасу

7 беднякоў сумесна з сярэдніком м. Бобр, Крупскага раёну, яшчэ ў сакавіку месяцы паставілі арганізаваць калектыўную гаспадарку. Заява накіроўваецца ў РВК РВК, а разам і райземкамісія паставілі зацьвердзілі. Арганізаваўся калгас пад назваю «Новы шлях».

Акрэомкамісія з радасьцю, без супярэчнасьцяў, таксама зацьвердзіла арганізацыю калгасу. Сяляне-беднякі радуецца. Кулакі-ж імшюцца сарваць арганізацыю калгасу. Але яе сарваць, як дабіцца, каб галадрапцы-беднякі васталіся і надалеў тымі, якімі былі?

І вось кулакі парашылі дзейнічаць абходам. Яны знаёмца з раённымі і акруговымі працаўнікамі, а потым, нават праз некалькі дзён з гэтых працаўнікоў, знаёмца з адказнымі асобамі з Наркамзему. І справа выгарае.

У тым месцы, на тым кавалку зямлі, дзе паставілі арганізаваць калгас і адвесьці сядзібы, стаіць будынак страхогента Міхай-

лоўскага і іншых, сваякі якіх працуюць у Наркамземе БССР. Разам з гэтым пазавалі зямлі і брата ляснічага Кісьлякова, у якога ёсць таксама «знаёмая асоба» ў Менску.

На просьбе гэтых менскіх «асоб» ствараецца цяганіна са справай арганізацыі калгасу. Вышэйшая зямельная камісія пры Наркамземе БССР раіць Аршанскаму акрава арганізаваць калгас не на вызвечанай зямлі, не на зямлі страхогента Міхайлоўскага і брата ляснічага Кісьлякова, а адвесьці дзе-небудзь кавалак нягоднае зямлі з запаснога фонду.

Акрэва парадам Вышэйшае земкамісіі ня можа адмовіць і знаходзіць больш правільным зацягнуць вырашэньне гэтага пытаньня... Гэтай справай павіна зараз-жа зацікавіцца ЦКК-РСІ і вінаватых у арыве арганізацыі калгасу прыцягнуць да адказнасьці.

Ів.

На кончык пяра

Тры гады чакаюць

МВБ чыгуны патрэбна перанесці перавод і будку № 527 на новае месца. Калі ўсё гэта пераносілася, дык у 3-х сялян вёскі Ключан, Негарэдаўскага сельсавету. Койданаўскага раёну—Быстрамовіча В., Быстрамовіча Мар'і і Быстрамовіча Язэпа быў патаптан пасеў жыта.

У той-жа дзень Быстрамовічы апыраўца да чыгуначнай адміністрацыі са скаргаю. Адміністрацыя ўважліва прачытала іх заяву і кажа: «грошы будучы заплачаны, але каб усё гэта аформіць законным чынам, трэба скласьці ацэначную камісію».

Склалі камісію. 24 чэрвеня 26 году гэтай камісіяй быў складзены аднаведны акт, у якім ацэньвалася, што пры перанясеньні будкі было патаптана жыта ў Быстрамовіча В. на 60 руб., Быстрамовіча Мар'і на 35 руб. і ў Быстрамовіча Язэпа на 30 руб. Такім чынам,

як бачыце, адзедца, што афармленьне праведзена, трэба толькі заплаціць грошы і на гэтым спыніцца ўсялякія размовы.

Але адна справа скласьці акт, а другая—заплаціць грошы.

Прайшлі тры гады. На працягу гэтага часу сяляне пьмат дзе пабывалі, дзесятыя парогі паабівалі і на адну пару лашэй стапталі, ходзячы да сваіх членаў сельсавету, раённа-канкому і чыгуначнай адміністрацыі, а грошай не атрымалі.

Можа дарэмна прайшоў-бы і 1928 год (а ён ужо канчаецца), каб гэтыя сяляне не вярнуліся са скаргаю да Савету Народных Камісараў БССР.

Цяпер гэтыя грошы сяляне пасьля трохгадова бюракрацічнае цяганіны атрымаюць, але-ж гэтага мала. Тут трэба будзе, каму

дзяліцца і пераколі. Памеранцаў другі раз 12-ч у больш настойлівых выразах падае ў кіраўніцтва мясамі хадаўніцтва аб тым-жа.

Ну, а ў кіраўніцтве мясамі, як відаць, 28-ч—27 г. людзі сядзелі ў вельмі «прыемным» настроі, і другою рукою (ня гэтай, якая 16-й ліста Бабруйскаму акрузе аб высяленні), дзякуючы настойліваму хадаўніцтву «спрашчэня», парашылі так:

— Распараджэнне ад 16-й 27 г. аб высяленні Памеранцава ануляваць.

Тры скарачэнні выдаткаў на апараты мы вельмі часта рухаем па лініі найменшага супраўленьня. Скарачам аднаго-двух прыбыральшчыкаў, пару машыністак, выдаткі на шаперу. Гэта, зразумела, добра, але ня добра тое, што мы часам не заўважаем слаян.

Мазырскага акруга даўно выклікала спрэчку. Да 1927 году метаэгодзінасьціквідацыя яе магла выклікаць сумневы. Акруга дзікая, глухая, сувязь з ёй цяжкая.

Аднак, пасля далучэння Гомельшчыны, поўная бескарнасць утрыманьня валькага апарату ў Мазыры стала настолькі відэочынай, што прычыны пакіданьня гэтай акругі прыходзіцца шукаць толькі ў нашай інертнасьці і нерашучасці.

З якога-б боку ні ўзяць, пакіданьне акругі нічым не апраўдваецца.

Возьмем сувязь. Бліжэйшым тыгунным пунктам ад Мазыра зьяўляецца ст. Калінінкічы, якая зьяўляецца пераходнай станцыяй да Мазыра. Ад Калінінкічы да Гомелю ўсяго зьліхнебудзь 2 гадзіны язды. Розьніца толькі ў тым, што да Мазыра трэба ехаць на фурманцы, а да Гомелю едзеш цягніком.

Ці зьяўляецца Мазыр неабходным, як адміністрацыйным цэнтрам? Няма сумнеў, што асноўнымі формамі сувязі акругі з раёнамі зьяўляюцца: 1) пісьмовая сувязь, 2) нарады ў акрузе прадстаўнікоў раёнаў. І тая і другая могуць з тым-жа і нават з большым посьпехам падтрымлівацца непасрэдна ў Гомелем. Шкоды ад гэтага ня будзе, а карысьць бесспрэчная. Папернае, кіраўніцтва будзе значна больш вытрымана, бо базуючы, падбор апарату ў Мазыры далёка нездавальняючы (2 адказны працаўнікі за 2 гады акаваліся буйнымі белавардзьямі). Факты разлажэньня ў судовых органах, скажэньне лініі ў часе розных кампаній.

Па другое, можна будзе павялічыць на некалькі адзінак інструктарскі апарат у Гомелі і гэтым узмацніць жывое інструктаваньне раёнаў.

Але, можа быць Мазыр прыцягвае, як эканамічны цэнтр? Зусім, не.

Возьмем наапарэцью. Наводнае больш буйное спажываньне таварыства і с.т. таварыства ня купляе тавары і не вядзе справы ў Мазыром. Сувязь падтрымліваецца выключна ў Гомелем. Можна сьмела сказаць, што 60 проц. зваротаў спажывецкіх і с.т.

Акруга, якая зьяўляецца лішняй (У парадку абгаварэньня)

Таварыстваў праводзіцца праз Гомель. Між тым, гэты кааператары лічаць «службовай прываітасцю» абавязкова заходзіць па дарозе на Гомель у Мазыр «паказанца начальству». А гэта зьяўляецца выдаткамі. Саматунная каапарэцыя. Яна падтрымлівае сувязь выключна ў Гомелем.

Прамысловасць. Яна эдае сваю прадукцыю таксама ў значнай ступені праз Гомель. Збыт прадукцыі сельскай гаспадаркі—зноў Гомель. Словам, якую-б галіну работы ня ўзяць, уліку Гомелю значна пераважае.

Між тым утрыманьне апарату ў Мазыры каштуе некалькі сот тысяч рублёў у год. Кому патрэбна гэтая страта сродкаў? Дзеяі каго яна робіцца? Ці ўтрыманьне апарату ператварылася ў самамоту? Або апарат створаны для абслугоўваньня населеніцтва? А калі правільна апошняе, а яно базуючы правільна, дык выдаткаваньне соцень тысяч на ўтрыманьне апарату ў Мазыры сібе не апраўдвае і пытаньне аб злучэньні Мазырскай акругі ў Гомельскай трэба было ўжо даўно паставіць.

Ф. Ж.

— Будзе, будзе,—суказалі іго рабочыя.—А то як-жа інакш...

Складзі плян у 4 пунктах, далі Лехаковіч тэрмін у паўтара месяца і наказалі:

— Правер па табелях звыштэрміновыя работы за мінулы год, правер прычыны тэхнічных астанавак і іх сумарны кошт. Даведайся прычыны прагулаў, прычын браку, няшчасных выпадкаў, сімуляцыі...

У першы час Лехаковіч папаўся ў кінах папер, штосці графіў, чарціў, рабіў крывыя рысы, бегаў ад стала галоўбуха да калькулятара, ад калькулятара да статыстыка, ад статыстыка да статыстыка, абайшоў усе службы рахунковага апарату і, нарэшце, стаміўшыся, склікаў усіх членаў камісіі.

— Восі!—паказаў ён рукою на распухшую папку сораў камісіі.—Ці вы можаце тут што-небудзь равабраць?

— Не,—адказалі разам усе 4 чалавекі.—Бедны! І гэта ты ўсё падараваў?

— Я!—з горкім уздохам адказаў Лехаковіч.—Па пляне-ж так трэба.

— Ведаеш што,—параіў яму сакратар.—Кладзі гэта пад сукно. Ня толькі ў паўтара месяцы, але ты і за год ня скончыш работу. Давай лепш возьмем за бокі ўсе тыя дробязі, што маюцца ў цехах. Навошта нам капацца ў тым, што

— Няма запасаў разачкоў да вэрштату,—поскарджаліся страгалі,—з-за точкі і загартаваньня іх ухадзіць у дзень на ўвесь калектыў 12-15 гадзін тэхнічных перапынкаў. На рублі—рублёў 5-6. Трэба мець запасыныя разачкі.

— Няма выстарчальнага нагляду в бокі рабочых за паўфабрыкатамі. Ёсьць выпадкі дрэннай рубкі садомкі, з-за недагляду рубільшчыка.

Сам Лехаковіч—адзіны вывалены працаўнік—падагульваў іх дасягненні і твар яго неадволена моршчыўся.

— Усё гэта ня тое,—таварыў ён.—Мы-ж не па пляне працуем.

— К чорту плян!—адказала камісіі.—Наша справа—даведацца аб сапраўдных прычынах тэхнічных перапынкаў, звышнормах гадзін, гламу і розных там дэфектаў. Мы гэта па меры сіл і зробім.

У каробачым аддзяленьні пачынуліся на валькі процант гламу, з-за дрэннае якасьці клею, выкрылі, што запіс выпрацаваных каробачак вядзецца недакладна, што мы за мінулы 5-6 месяцаў маем недахват 3.000 скрынь каробачак.

— Справа тэрміновая,—ваўважыў старшыня камісіі.—Трэба заправаваць звышчыць усе недахваты.

На працягу ўсяго часу камісіі адзначала і прапанавала. Дарэмна дырэктар са скептычнай усмешкай зашэўтаў, што яны наглядваюць павярхоўна, нясур'ёзна, не падзьярджваюць свае зьявы радам доваду і лічаў. Прапановы камісіі ўсё-ж прымаіся і з прычыны таго, што выкаваньне іх не каштавала вялікіх сум,—іх выконвалі зараз-жа.

Калі да канца работы камісіі, рыхтуючыся да дакладу, старшыня хацеў зрабіць агаворку, што в бокі фабкому ня мелі выстарчальнага кіраўніцтва, іншыя члены адказалі:

— Справа гэта новая і для іх і для нас. У другі раз уцігнем у работу працаўнікоў рахунковай справы. Нам здаецца, што мы ўсё-ж сёе-тое зрабілі.

— А прычыны? Восі прычыны ўсіх гэтых ненармальнасцяў, якіх маюцца ў цэху, мы добра і ня ведаем. Мы не вывучалі, а фатаграфавалі. Аднак, добра!

Калі, робячы справаздачу на агульным сходзе, старшыня заікнуўся аб няпладзавасці ў сваёй рабоце, рабочыя з месца крычалі:

— Не чапляйся ты так за плян. Работа прароблена жывая, карысная. Ухваліце. У будучым, зразумела, трэба будзе пагадыць аднаціць работу.

Я. Ісараў.

3 дапамогаю рабочых

Заклік партыі аб уцягненні мас рабочых і сялян у барацьбу з недахопамі аналішоў свой адбытак у разгортваньні працы бюро скаргаў пры Палацкай АКК-РСІ. Інстытут рабочых засядачаў, які выбіраўся на прадпрыемствах, зьявіўся вельмі прадаждольным. Дзякуючы актыўнаму ўдзелу рабочых засядачаў у працы бюро скаргаў, удалося прыцягнуць увагу шырокіх мас гораду і вёскі да пытаньняў барацьбы з бюракратызмам.

За тры месяцы праз РСІ прайшло каля 200 скаргаў, выразьненне якіх было звязана з абсьледваньнем в бокі рабочых засядачаў і ўдзелам «лёгкай кавалерыі». Шмат ваў і скаргаў прыпадае на горад, галоўным чынам на пытаньнях кватэрнага характару, цяганыні, несвачасовай выплаты пенсіі і пэлага раду іншых пытаньняў, звязаных з дзейнасьцю савецкага апарату. На вёсцы характар спраў і скаргаў датычыць выключна пытаньняў зямельнага карыстаньня, абразкі, земляўпарадкаваньня, падзелу і г. д., расьсьледваньне якіх часамі звязана з вялікімі труднасьцямі, якія прыходзіцца перапоціць упоўнаважанаму бюро скаргаў па раёнах. Трэба адзначыць, што інстытут упоўнаважаных бюро скаргаў па раёнах сабе апраўдаў, навакол іх павінча быць узятыя думка аб пашырэнні магчымасцяў для іх ініцыятывы і стварэньня ўмоў для большага прыцягненьня ў працу РСІ актыўна вёскі.

Добрая палова ўсіх скаргаў звязана базіруноўна. Часамі скаргаўшчык, прайшоўшы ўсе інстанцыі, дзе ён атрымаў досыць правільны адказ, зварачаецца са скаргай у РСІ. У скараве ня мінае таго, каб часамі падліць фарбы да самое справы, або бываюць выпадкі, і досыць частыя, калі рабочы або сялянін падае скаргу, не паспрабаваўшы вырашыць яе на месцы. Прыкладам, гэтымі днямі ў бюро скаргаў РСІ звярнуўся член саюзу—спец на ўбоі жывёлы—і запытаў, што бірка працы ігаруе яго, як члена саюзу, не насылае на працу, у той час насылае спецаў з буйных гандляроў, на членаў саюзу. Калі пачалі высвятляць справу, то выявілася, што гэты член саюзу на бірку працы за апошні час не зьяўляўся, бірка працы з свайго боку шукала сліпа на мяснгой справе і калі яго накіравалі вырашыць справу непасрэдна на бірку працы, вярнуўшыся, ён забраў сваю скаргу, бо быў у гэты-ж дзень накіраваны на працу. Такія прыклады ў працы шмат.

Базуючы, значная частка падаваўных скаргаў вельмі грунтоўна і патрабуе іншы раз рэагаваньня. Разгортнутая праца бюро скаргаў пры актыўным удзеле ў ёй рабочых і высювага актыўна сустракае в бокі асобных устаноў няўдавольны адносіны ў сьвяс несвачасовага выкаваньня асобных заданьняў, цяганыні в адказам на запытаньне па сутнасьці справы, што зацягвае вырашэньне справы ў бюро скаргаў і прымушае скаргаўшчыка часамі па

некалькі раз звяртацца ў РСІ. Гэта галоўным чынам і шкодзіць усёй працы.

Такія моманты знайшлі сваё адлюстраваньне ў цэлым радзе выяўленых спраў, па якіх адсутнічала якое-б там ні было рэагаваньне па Вальцэцкім, Лепельскім і інш. раёнах. Гэта базуючы, зьяўляюцца падзеі скаргаўшчыка на аўтарытэнасьць гэтай ці іншай арганізацыі і падрывае ў ім усіяка імкненьне выкрываць дрэнныя бакі АКК-РСІ, сустраўшыся з гэтымі зьявішчамі, вынесла пастанову аб арганізацыі ў Лепельскім раёне бюро скаргаў. У такім-жа напрамку трэба будзе разгортваць думку навакол пашырэння магчымасцяў кантролю над працай савецкіх устаноў у іншых раёнах. Трэба забяспечыць магчымасць барацьбы за звышчэньне цяганыні і бюракратызму ў савецкіх установах на мясцох.

Л. БАЯНОУСКІ.

Горкая справа на фабрыцы ласункаў

Добра працаваць на фабрыцы цукерак «Чырвоны Мазырані» (м. Нароўля, Мазырскае акругі). Фрукты і ягады з уласных садоў, прадукты—першая сьвежасць—уласная малочная ферма. Пасьціла, эфір, мармелад, фруктовыя сокі па лубы густ, сьметанковыя вырабы, карамель, мопасьсе, канфігура ўсіх гатункаў... Ды мала якія салодкія рэчы вырабляе фабрыка! Тале, літаральна тале фабрыка «Чырвоны Мазырані» у ласунках, здавалася ня быць тут вечна горкай справе...

Але мы забылі в вамі, дарагі чытач, аб людзкіх ганьбас—зайздросьці, чванстве, кар'ерызме, эгаізме, бюракратызме і г. д.—ім няма і ліку—якія могуць папсаваць любую салодкую справу, быццам ложка дзёгцю—бочку мёду.

18-га верасьня 1927 году на фабрыцы паступіў новы майстар—Марголін. Дырэктар фабрыкі Радзін выпісаў яго в Кіева і назначыў яму 100 руб. пенсіі ў месяць—на 25 руб. больш, чым кожнаму з іншых майстроў. Высокую пенсію сваю (у маістабе Нароўлі) Марголін поўнасьцю апраўдаў. Сваймі ведамі і ўменсьнем Марголін дапамагаў росту прадукцыйнасьці, паліпшэньню якасьці і звыжэньню сабекошту прадукцыі. Як трэба адносіцца да такога працаўніка? Нам здаецца, што такога працаўніка трэба цаніць... Яго і «цанілі».

31-га жніўня 1928 г. адміністрацыя фабрыкі выдала загад аб скарачэньні штатаў і скарачэньні... Марголіна. Чаму імяна Марголіна—лепшага майстра фабрыкі?

У пошухах адказу на гэтае пытаньне мы пачалі разблытваць клубок, які аказаўся «Гордынем узлом».

Пачнем в Радзінна. Выпсываючы в

Кіева Марголіна, ён думаў знайсці ў апошнім ня толькі добрага майстра, але і паслухмянага чалавека. Марголін-жа, у парадку самакрытыкі, пачаў паказваць на некаторыя няправільныя дзеянньі Радзінна. У выніку—разрыў дыплёматычных зносінаў і ўрачыстае абьявненьне зьвесці в Марголінным рахункі. Стаўшы потым на месца дырэктара Мазырскага прамтресту, атрымаўшы, так сказаць, вялікую ўладу, Радзін «націснуў» на новага дырэктара Нікінавіча... Восі вам першы вузлічак.

Далей ідзе сакратар Нараўлянскага райкому камсамолу Казлоўскі. Хлапец хварэе «маніею велічкі» і вядзе ўпартую барацьбу за... свае капрызы, ня лічычыся з інтарэсамі вытворчасці. У дзень МЮДу ён высунаў на пасадку майстра чалавечка фабрыкі «Чырвоны Мазырані» камсамольца Кульчыцкага. Вылучэньне—добрая справа. Кульчыцкі—добры хлопец. Трапіў-бы ён у рукі добрага майстра, хаця-б таго-ж Марголіна, ён падняў-бы сваю кваліфікацыю і сапраўды стаў-бы майстрам—не па чыне, а па ведах і ўменні.

Але Кульчыцкі, адчуваючы падтрыманьне свайго сакратара райкому, выбараў сабе майстрам ня толькі «па форме», але і «па сутнасьці» і выявіў, што ён можа змяніць Марголіна... Восі вам вузлічак № 2.

У парадку чаргі ідуць майстры фабрыкі. З дня зьяўленьня Марголіна іх завадае зайздросць. Марголін атрымлівае на 25 руб. больш у месяць. Кваліфікацыя—ня ў лік. На

першым пляне—чын. На жаль, адміністрацыя не здагадалася наваць Марголіна старэйшым майстрам, тады было-б усё ў парадку.

Зайздросьцяць майстры і інтрыгуюць. Калі чалавечкі Кульчыцкі заявяў, што ён ведае столькі-ж, колькі і Марголін, майстры пацьвердзілі гэта сваімі подпісамі, ня глядзячы на поўную абсурднасьць такой экскспэртывы... Гэты трэці вузельчык яшчэ мацней завязваў складаны клубок.

Пытаньне аб зьваленьні Марголіна ставіцца ў парадку дня. Фабком катэгарычна супроць гэтага зьваленьня. Старшыня фабкому—рабцініца Фрайман—прытрымліваецца зусім правільнай лініі ў гэтым пытаньні. Пастанову вытворчай нарады аб патрэбнасьці скарачэньня 5-га століка чьвэрдай карамелі, на якім працуе Кульчыцкі, фабком разумее такім чынам: скарачэцца столік, а ня Кульчыцкі. Кульчыцкі-ж прымаючываецца да майстра для ўдасканаленьня.

Такое вырашэньне пытаньня знаходзіць падтрыманьне ва ўсіх заводзкіх арганізацыях, уключаючы камсамольскую чэчку. Ухвалюць гэтую пастанову і рабочыя (за выключэньнем майстроў).

Але дырэктар Нікінавіч, за плячым якога стаць Радзін і Кульчыцкі, якога цягне за вярочачку Казлоўскі,—супроць здаровага разууму, за зьваленьне Марголіна.

І авальняюць без РКК, без угадненьня пытаньня в фабкомам.

Пачынаецца канфлікт. У РКК да вгоды ня прыходзяць. Традыцыйскі суд

Ці АБ ТЫМ, што можа зрабіць «комчванство» ў саюзе з адміністрацыйным свавольлем і чыноўніцкай тупасьцю

лічыць авальненьне Марголіна няправільным. Але рашаючыя слова за Мазырскім бюро нагляду. І тут мы сустракаем... рэкорд глупства і няўважлівасці. Усе пастановы бюро нагляду в пачатку да канца грунтоўна на няправільнай інфармацыі Радзінна і ілжывай экспэртыве майстроў. Што датычыць фабкому, дык ён нават ня быў выкліканы. Праўда, на пасаджэньні бюро нагляду прысутнічаў прадстаўнік акрыпрафбюро тав. Вяршы, але ён зусім ня быў у курсе справы. У выніку чытаем пастанову:

«Прымаючы над увагу: 1) што патрэбнасьць скарачэньня аднаго стала цукерак у сувязі з дэфіцытам зьяўляецца базіруноўна, 2) што на падлеглым скарачэньню стала працуе майстар Марголін, 3) што ак відаць са спраўкі спецыялістаў фабрыкі цукерак—майстроў цукерак (якія зьяўляюць экскспэртную камісію), Кульчыцкі і рабочы майстра можа зусім справіцца, 4) што Кульчыцкі працуе на фабрыцы з першага дня і мае ўсе правы на работу, як майстар, вылучаны на гэтую работу в рабочыя і паказаўшы значныя посьпехі, 5) што матар'яльнае становішча Кульчыцкага ня лепшае за становішча Марголіна,—пастанову грацейскага суду па гэтым пытаньні скасаваць і завадзіцца з скарачэньнем майстра Марголіна».

Мы наўмысьля надалі поўнасьцю гэту цікавую пастанову, каб падлічыць, колькі ў ёй памылак і незакон-

насьці.

1) Скарачэньне стала (варштату) не гаворыць яшчэ аб патрэбнасьці скарачэнь працувача на ім рабочага, тым больш кваліфікаванага майстра.

2) На 5-м стала працаваў не Марголін, а Кульчыцкі.

3) Майстры ня могуць зьяўляць экскспэртную камісію, тым больш даўшняя свае подпісы на асабістай просьбе Кульчыцкага—бяз ведама фабкому.

4) Ніхто ня ставіў пытаньня аб скарачэньні Кульчыцкага.

5) Гэта ў карані няправільна, бо Марголін—самейны, мае жонку і дваіх дзяцей, а Кульчыцкі каласты, да таго-ж бацькі яго маюць сваю гаспадарку ў вёсцы.

І, нарэшце, вывад бюро нагляду, удубальт незаконны, паколькі бюро нагляду ня мае права зьяўляць канфліктныя органы. Бюро нагляду магло толькі пакінуць пастанову трацейскага суду ў моцы, ці скасаваць яе, але ня выносіць пастановы аб зьваленьні.

Такім чынам, гэтая справа як па форме, так і па сутнасьці зьяўляецца грубейшым парушэньнем законнасьці і... здаровага сэнсу.

Гісторыя гэта цягнуцца даўно. Хутка скончыцца 5-ты месяць. І ўвесь гэты час кваліфікаваейшы майстар фабрыкі працуе на гэтай-жа фабрыцы ў якасьці... чорнаробацага. Другога выхаду перад Марголінным ня было. Ёсць, піць трэба-ж...

Восі якая гэта агіднейшая справа—вынік камсамольскага чванства, адміністрацыйнага свавольня і чыноўніцкай тупасьці.

Гэтае горкае справы нельга падсадавіць нават гадовай прадукцыйнай фабрыкі «Чырвоны Мазырані»...

ПРАУДЗІН.

Калі да канца работы камісіі, рыхтуючыся да дакладу, старшыня хацеў зрабіць агаворку, што в бокі фабкому ня мелі выстарчальнага кіраўніцтва, іншыя члены адказалі:

— Справа гэта новая і для іх і для нас. У другі раз уцігнем у работу працаўнікоў рахунковай справы. Нам здаецца, што мы ўсё-ж сёе-тое зрабілі.

— А прычыны? Восі прычыны ўсіх гэтых ненармальнасцяў, якіх маюцца ў цэху, мы добра і ня ведаем. Мы не вывучалі, а фатаграфавалі. Аднак, добра!

Калі, робячы справаздачу на агульным сходзе, старшыня заікнуўся аб няпладзавасці ў сваёй рабоце, рабочыя з месца крычалі:

— Не чапляйся ты так за плян. Работа прароблена жывая, карысная. Ухваліце. У будучым, зразумела, трэба будзе пагадыць аднаціць работу.

Я. Ісараў.

Ад рэдакцыі: Аўтар нарысу, оразумела, некалькі захапіўся крытыкай плянавай работы. У даным выпадку на фабрыцы «Возуі» мсла месца проста няўдалае складаньне пляну. Камісію засадзілі за ванцы-ляршчыну, замест таго, каб даць ёй рад-жывых, вытворчых заданьняў. Гэта і паслужыла прычынай правалу «пляну».

Спрэчкі па дакладу ЦП саюзу

Паўчора і ўчора вяліся спрэчкі па дакладу ЦП саюзу і рэвізійнай камісіі. У спрэчках выступіла 28 дэлегатаў зьезду.

Выступаўшы таварышы зазначалі, што прававое становішча настаўнікаў паляпшылася. Ужо менш беспадстаўных пераказаў і званьненьняў настаўнікаў з працы. Сярод настаўнікаў слаба разгорнута самакрытыка. Неакуратна выплачваюцца п'яніцы і кватэрныя грошы настаўнікам.

Выступаўшымі вварочвалася ўвага ЦП на паляпшэньне працы дэдачых дамоў і ўраўнаваньня аплата працаўнікоў іх з настаўнікамі 1-га канцэнтру. Трэба пашырыць дашкольны ўстанова, бо існуючыя да гэтага часу ня могуць абслужваць усіх дзяцей. Зазначалася на неабходнасьць зьнішчэньня палітычнай напісьменнасьці сярод часткі настаўніцтва, бо дзякуючы гэтаму бывае шмат недарэчнасьцяў у працы.

Прадстаўнік Бабруйшчыны тав. Бабанай азначыў дрэўную працу Цэнтральнага дому асьветы. Не падляжана справа на вывучэньні быту асьветніка, асабліва там, дзе сярод настаўніцтва яшчэ ня выжыта машынаства, што вельмі шкодна адбываецца на выхаваньні працы вучняў.

Некаторыя з прамоўцаў падкрэсьлівалі, што секцыя навуковых працаўнікоў ня мае свайго твару, ня ладзіць частых выездаў у акруговыя гарады для чытаньня папулярных лекцыяў на навуковыя тэмы.

Праф. Піотуховіч спыняецца на тым, што сярод настаўніцтва маецца вялікая цяга да падвышэньня кваліфікацыі.

Зараз НКА выдае палажэньне аб заводным педфаку на даму з двух аддзяленьняў—літаратурнага і сацыяльна-гістарычнага.

Тав. Дашук (Гомельшчына) прапавуе больш рашуча вельмі барацьбу за новы быт сярод настаўнікаў. Ёсьць выпадкі, калі настаўнікі ідзе на сход у народ, а ў гэты час яго жонка дома запальвае лампады і адбівае паклоны.

Асабліва завастралі ўвагу асьветнікі на неабходнасьці выданьня ў Беларусі спецыяльнае пэдагогічнае газэты, якая шмат пасуне наперад працу асьветнікаў.

Зазначалася на неварнальнасьці пры прызначэньні настаўнікаў перад пачаткам заняткаў у школе, што выклікае бюракратызм і падхаліства некаторых настаўнікаў перад інспектарамі.

Пасля заключнага слова т. Платуна для складаньня рэзалюцыі аб дзейнасьці цэнтральнага праўленьня была абрана спецыяльная камісія.

Учора з дакладам аб становішчы вярсьветы ў БССР выступіў Нарком асьветы т. Баліцкі.

Прывітаў зьезд прыбыў камандуючы Беларускай вайскавай акругай тав. Ягораў, які выказаў надзею, што асьветнікі дадуць у Чырвоную армію пісьменнага байца.

У адказнай прамове дэлегат зьезду тав. Шумойка ад імя дэлегатаў зьезду выказаў упэўненасьць, што тыя вадзікі задачы, якія ставіць Чырвоная армія перад працаўнікамі асьветы, будуць выкананы. Асьветнікі пастараюцца паслаць у рады Чырвонай арміі пісьменных прызыўнікоў.

Галоўная атака яшчэ ўперадзе!

На ўрачыстым пасяджэньні зьезду, прысьвечаным 5-годзьдзю „Маладняка“

Маладосць сьвяткуе. Не звычайная чалавечая маладосць. Бачу, як агонь лее асьвятляе строгі твар Якуба Коласа. З глыбокіх, сукрытых ад вока, крыніц шугае гэты агонь. Гэта маладосць клясы. Гэта маладосць эпохі.

Воляю гісторыі, дыялектыкай клясавага змаганьня справу стварэньня ў Беларусі пралетарскай літаратуры пачалі маладыя. «Хто адвагі энюдае, сьмеласьці, в сілай моладзі памерыцца?»—так вадзілі тады маладыя, і яны адчувалі, што гэта праўда. Але «Маладняк» ніколі ня быў арганізацыяй маладых толькі на веку Яго сіла, яго маладосць былі і засталіся толькі сілай і маладосцю пралетарыату.

Духовныя старыкі ніколі не маглі ісьці паплец в «Маладняком». Жорсткі сівер гісторыі адкідаў іх прэч, і яны нагрукаліся ў ліпку адраджэньне—за ўдлым, а багню—за ўзвышша.

28 лістапада 1-шы зьезд пралетарскіх пісьменьнікаў Беларусі разам з сотнямі гасцей в фабрык, в унівэрсытэту, в школ урачыста адначыў пятую гадавіну «Маладняка». Самае значнае ў гэтай урачыстасьці тое, што маладнякоўскі юбілей іграў супаў в днім арганізацыйнага афармленьня Беларускай ПІП. Самае важнае ў тым, што да 5-й сваёй гадавіны «Маладняк» выконвае заданьне вадзічнага гістарычнага значэньня—ён згуртоўвае ў адно ўсе нацыянальныя атрады нашай пралетарскай літаратуры.

Журчыць характэрная украінская гутарка, чаканіць неспраўнасьці словы грузінскі паэта Сугава, выступаюць прадстаўнікі яўрэйскай, польскай і літоўскай літаратуры... І балдэры, натхнены маладнякоўскі адказ на прывітаньні. Да душы—«Маладняк» у гэтыя дні больш маладзёўшчы, чым ён быў калі-небудзь!

— Таварышы! Паступіла заява ад рэктара Камвузу т. Сянкевіча прыняць яго ў «Маладняк»,—абвешчае старшыня.—Хто «за»?... аднагалосна. І праз колькі хвілін:

— Таварышы! Паступіла заява таксама ад праф. Бузюка...

Іноў дружна ўдэляюцца мандаты. На тварах здзіўленьня і радасны ўсьмешкі.

Вельмі характэрны і аб многім казалі гэтыя «прафэсарскія амаладжэньні».

Ня трэба сьляпога і шкоднага аптымізму.

Які-б ня былі перамогі «Маладняка», нельга забывацца на многія яго слабасьці. Нельга забывацца на тое, што перад Беларускай пралетарскай літаратурай стаяць такія задачы, для вырашэньня якіх трэба куды больш ідэалёгічнай загартаваньня, грамадзкай актыўнасьці і фармальнага ўменьня, чым гэта маецца ў сучасным «Маладняку».

— Галоўная атака яшчэ ўперадзе,—піша ў сваім лісьце да зьезду тав. Сянкевіч.—Гэта вядзюма так. «Маладняк» ні на хвілінку ня можа забывацца, у якіх умовах будзе раз-

гортвацца яго творчая дзейнасьць. Клясавае барацьба—гэта ня фрэза. Клясавае вораг—гэта ня выдумка. Ён рэальны, як тыя антысэміцкія вылазкі, якія мелі месца за апошні час, як палымія падпаленага кулаккі саўгасу, як кроў забітага в-ва вулга селькора. Маладнякоўцы павінны добра аб гэтым памятаць. Яны павінны таксама памятаць аб тэй небяспэцы правага апартуністычнага ўхілу ў культурным будзьніцтве, аб якой так добра гаварыў на ўрачыстым вечары камвузавец тав. Асіповіч.

Паходня пралетарскага мастацтва павінна гарэць у такіх дні асабліва ярскім і чыстым палымем.

«Галоўная атака яшчэ ўперадзе». Ня адраўфым, таварышы, у атацкі! МІХ. ГОЛЬДБЭРГ.

Ліст Якуба Коласа да Маладнякоўцаў

Народны паэта Беларусі Якуб Колас зьвярнуўся да маладнякоўцаў з наступным лістом

Таварышы маладнякоўцы!

У пятую гадавіну вашага сьвята я вітаю вас, як армію маладых ваяк на фронце змаганьня за культуру і за савецкую грамадзкасьць. Калі вы паглядзіце на нашу рэчаіснасьць, на той маральны і фізычны бруд, што нас атачае, на нашу адсталасьць і някультурнасьць; калі вы прымеце пад увагу наша міжнароднае становішча і несамавітыя правы нашага ўнутранага жыцьця, як худіганства ў розных яго формах і відах, актыўнасьць клясавага ворага, што пачынае выпускаць сваю павуціну, і інш., то вам стане асна ўся труднасьць і веліч тае задачы, што ставіць перад вамі. Ды ці вам, дзецім гараічнай эпохі, вам, гартаваным у бурях і агні рэвалюцыі і змаганьня, бяцца гэтых труднасьцяў? У вас ёсьць магучыя сродкі для пераможнага змаганьня: у вас моцныя маладыя крыльці, энтузіязм маладзёўшчы, парывацьці юнацкіх сіл, крэдкая вера ў перамогу новага, мададога жыцьця, на сьцягу якога напісана—Камунізм.

Дык на сьняжыцца перад труднасьцямі і сьмеда наперад! У дружнай супольнай рабоце, пры магучым падтрыманьні камуністычнае партыі вы будзеце пераможцамі. Вічуйце і шальмуйце гніль і бялізны нашага быту, як паражыткі яшчэ вьжытых форм ад спадчыны мінулага. Вітайце ўсё новае, маладое, яравое, што ідзе на зьмену старому.

Вы часта чуеце і самі гаворыце словы: «нашы дасягненьні». Ёсьць поўная падстава і правы для таго, каб гаварыць гэтыя словы. Але ня злоўжывайце імі, не абарачайце іх у песьню-калыханьку, каб частае паўтарэньне іх ня стала трафаратам і не аслабляла волі да новых паходаў на фронце вашага змаганьня за савецкі быт, за савецкую грамадзкасьць, бо нашы дасягненьні яшчэ занадта малыя ў параўнаньні з тым, што трэба заваяваць і ажыцьцявіць.

У заключэньне я хацеў-бы зьвярнуць вашу увагу на культуру мовы. Шануйце слова, уважвайце яго і ня кідайце на вецер, захоўвайце яго чыстату.

Няхай жыве маладая армія пралетарскіх паэтаў і пісьменьнікаў!

Вашаго ворага, пры магучым падтрыманьні камуністычнае партыі вы будзеце пераможцамі. Вічуйце і шальмуйце гніль і бялізны нашага быту, як паражыткі яшчэ вьжытых форм ад спадчыны мінулага. Вітайце ўсё новае, маладое, яравое, што ідзе на зьмену старому.

Вы часта чуеце і самі гаворыце словы: «нашы дасягненьні». Ёсьць поўная падстава і правы для таго, каб гаварыць гэтыя словы. Але ня злоўжывайце імі, не абарачайце іх у песьню-калыханьку, каб частае паўтарэньне іх ня стала трафаратам і не аслабляла волі да новых паходаў на фронце вашага змаганьня за савецкі быт, за савецкую грамадзкасьць, бо нашы дасягненьні яшчэ занадта малыя ў параўнаньні з тым, што трэба заваяваць і ажыцьцявіць.

У заключэньне я хацеў-бы зьвярнуць вашу увагу на культуру мовы. Шануйце слова, уважвайце яго і ня кідайце на вецер, захоўвайце яго чыстату.

Няхай жыве маладая армія пралетарскіх паэтаў і пісьменьнікаў!

Чарговая вылазка клясавага ворага

Абураючы выпад на пабудове унівэрсытэцкага гарадну

Калі на месца вдарэньня прыбыў міліцыянт, то Пялёку, Страшынскі, Позьняк і Кірзеў напалі на яго, ударылі яго некалькі разоў, вырвалі ў яго вінтоўку і дапамагі Вальнцу ўцячы.

27-га лістапада ахвярай Вальнца быў чорнарабочы—яўрэй Гелер, якога Вальнец аб'юў, прыгаварваючы: — Вось табе, жыдоўская хара!

На рабочага Шпакоўскага, які абараняў Гелера, накінуўся Вельскі і з крыкам «жыд за жыда заступаецца» пачаў яго зьбіваць.

Характэрна, што да дэлегацкага сходу ніхто на выпадак 27-га ліста-

пада не рэагаваў, ня гледзячы на тое, што член бюро ячэйкі Велдзіжэстроў Ганчарык добра ведаў аб усім гэтым. Гэтыя выпадкі выклікалі вялікае абурэньне усёй масы будзьніцтва.

Зусім правільна дэлегацкі сход рабочых ахарактарызаваў гэтыя выпадкі чарговай вылазкай клясавага ворага Дэлегацкі сход адзінагалосна пастанавіў выключыць з членаў саюзу Кірзева, Страшынскага, Пялёку і Позьняка і прыцягнуць усіх хуліганнаў да крымінальнай адказнасьці. Вальнец арыштаваны.

С. Г.

2-га сьнежня г. г. прыступае да працы выдзелены камвуза. Пакуль што зарэгістравана каля 100 жадаючых займацца у ім.

Прыём студэнтаў будзе прапавуецца да пачатку заняткаў (г. зн. да 2-га сьнежня).

Унівэрсытэт забяспечаны патрэбным кадрам кваліфікаваных лектараў.

Электраэнэргія не хапае

На працягу цэлых сутак усё тры катлы Менскай электрастанцыі знаходзяцца безупынна пад параю. Патрэбна пасля работ прамыўкі катлоў з прычынаў гэтага зрабіць вельга. Для бесперабойнага забеспячэньня электраэнэргіяй гораду вьтребен яшчэ адна паравы кацёл. Бо ўскладзены ў рабоце аднаго з катлоў—вывазана з магчымым выключэньнем часткі гораду з электрасеткі.

Пытаньне аб вьбыцці турбіны і паравога катла рабочыя ўспрымалі яшчэ ў мінулым годзе на прадукцыйнай нарадзе, але і дасюль яго ня вырашана ў стаючым аэсе.

Ня лепш стаіць справа і з нашымі машынамі, якія палкам нагруканы і ніякага рэзерву ня маюць. Такое становішча на нашай электрастанцыі падгравае зрывам забяспэчэньня нашай прамысловасьці электраэнэргіяй і перабоймі ў яе рабоце.

Гэта вьмагвае дутэйшага вырашэньня пытаньня аб пабудове ў Менску новай электрастанцыі, бо цяпершыя ўжо ня можа прыняць нагрукі галіцкай фабрыкі Мешэву і інш. прадпрыемстваў, якія будуць зравае ў Менску, не гаворачы ўжо аб тэрмаі. Пытаньне сур'ёзнае і над ім павінны прызамысьляцца нашы гаспадарчыя арганіцы.

Ф. І. ЗАЙЦАЎ

(Памяці таварыша)

Выхадзец з беднай сям'і (Гомельскай акругі) тав. Зайцаў 19-ці год уступае ў камсамол і ў партыю і ўжо праз год вьлучаецца на кіруючую партыю ў воласьці.

Знаходзячыся ў Чырвонай арміі ўжо ў «жыры час», тав. Зайцаў пасьпеў прыняць актыўны ўдзел на Туркестанскім фронце ў барацьбе з басмакчам.

Поўны жыцьця, чум таварыш і энэргічны работнік, тав. Зайцаў быў любі ім, хто яго ведаў.

6 год у партыі, 2 гады ў Чырвонай арміі, 6 год кіруючай работы ў волнарарганізацыі—вось тое, што насьпеў даць тав. Зайцаў за 26 год свайго жыцьця.

Ня дзівіць скончыць вучобу ў Камвузе, каб падкаваным вярнуцца да работы, бязлітаснае сьмерць (вапалецьне называю абалонкі) так рапа вьрвала тав. Зайцава з нашымі радаў.

АСІПОВІЧ, ЗАСІМОВІЧ, ІВАНЧЫК, КАНТАРОВІЧ, ЦКАЎ, КРАЦЭР, ПАЛІЧАНСкі.

Здарэньні

— ПАЖАР У РАДЗІЛЬНЫМ ДОМЕ. Уноч на 28 лістапада на Валадарскай вул. узнік пажар у пральні радзільнага дому. У ліквідацыі пажару прымаў ўдзел цэнтральны вольны пажарны каманда. Страты нявядныя. Прычыны пажару—неасцярожнае абыходжаньне з агнём.

— АРШЫТ «ФІЗКУЛЬТУРНИКА» ЛУКАШЭВІЧА. Пракуртурай скончана сьледства на справе в. адказнага сакратара ВСКБ Лукашэвіча. Будучы сакратаром з 1924 па 1927 год Лукашэвіч растрэціў 2.000 руб. Па яго вьбаўнасьці зьніклі яшчэ 3.000 руб. У 1927 годзе ён унёс у Менску. Апыніўся Лукашэвіч у Баку, дзе ён паступіў інструктарам Асаваілітму. У момант арышту вьсьветлілася, што Лукашэвіч растрэціў яшчэ 1.600 рублёў, якія належалі Бахціскаму Асаваілітму. Справа Лукашэвіча будзе сьлужаца ў Менску.

Акрамя іх будзе практыкавацца запрашэньне лепшых марксысцкіх сіл з Масквы, для чытаньня вьвадчычых лекцыяў. Намечана, напрыклад, запраціць Дабрына.

Навукальны плян і праграма заняткаў распрацаваны пры ўдзеле мясцовай марксысцкай прафэсуры.

Парыжтоўчыя мерапрыемствы поўнасьцю забяспэчваюць бесперабойную работу унівэрсытэту.

Хошыцар.

Паведамленьні

— У пятніцу, 30-ХІ 28 г. адбудзецца пасяджэньне прыватнаму Менскага АК Мопр'у. Яўка членаў прыватнаму і членаў камітэту, якія вьзыходзяць у Менску, абавязкова. Запрашаецца таксама гарадакі актыў. Прыватным АК Мопр'у.

У пятніцу, 30 лістапада, а 6 гадз. увечары, адбудзецца нарада агітсэкаў Гараікому Мопр'у.

Прапануючы ячэйкам Мопр'у дэлегаваць сваіх агітатараў на готу параду, а там, дзе іх няма, прапануецца вьдучыць.

Гараікому Мопр'у.—Менская АКВ КП(б)В просіць паведамаць месца знаходжэньня (РБ, ячэйка, кватэрны адрас) наступных таварышоў:

- 1) Гарнашэвіч Аляксандр Пятроў, 2) Янушэвіч Аляксандр Грыгор'ю, 3) Зарэцкі Раман Еўдакімаў, 4) Зусман Ілья Давыдаў, 5) Зэлінкоў Васіль Паўлаў, 6) Асіновскі Залман Грыгор'ю, 7) Лагвіноўскі (былы пракурор Керч. р-на), 8) Зайцаў Федар Ігнатаў, 9) Казлоў Іван Васілеў, 10) Дубін Міхаіл Іванаў (п. б. № 14210) 11) Вітані, 12) Шымановіч (Калісь працаваўшым старшынёй фабкому ф-кі „Труд“ Чэрвенскага р-ну), 13) Семенчыў Хведар Міхасеў, 14) Сіняк Сьцяпан (знаходзіўся раней у Аршанскай партарганізацыі), 15) Мурнікаў (быў раней у Мазырскай арганізацыі і Аршанскай), 16) Леўчыня Федар Нікіціч, 17) Скарарох Іван Пятроў, 18) Булінскі Іван А., (калісь быў заг. Асіпавіцкага сьвяціцтва), 19) Крумкач Грыгор Сьцяпанавіч, 20) Чыкулэў Зьміцер Іванаў (быў раней у Аршанскай арганізацыі), 21) Бардзей (быў у 1927 г. у Вьзідэўскай арганізацыі яч. КП(б)В „Камітэртні“), 22) Крылоў Хведар б. (супрацоўнік 14 п-атраду ВДПУЗ), 23) Пагрэбенкоў М. Р. (быў раней у Сталінградзкай арганізацыі), 24) Леўчук (раней быў у Магілёўскай партарганізацыі), 25) Ліпоўскі Самуіл Іоселеў, 26) Багалюбаў Міхаіл Якубаў, 27) Серынаў Андрэй Пятроў, 28) Васілеўскі Антон Міхасеў (б. Аршанскай партарганізацыі), 29) Рэпіловіч Аляксандар Іванаў, 30) Вачэрскі Васіль (б. Барысаўскай партарганізацыі), 31) Чарнушэвіч (б. Мазырскай арганізацыі), 32) Масісэвіч Язэп Васілевіч, 33) Максімаў Юрка Аляксандраў, 34) Клеменка Абрам Іванаў, 35) Пурвін (б. раней у Пleshчаніцкай райпартарганізацыі), 36) Казлоў М. І. (б. сакратар Барысаўскага Гаркому), 37) Габрыель Алякс.

гнуты враслау. На фабрыцы працуе 120 чал. сезону.

рсеу і Зьвязна. ходу іхто на вышэйшай 27-га ліста 1

Толькі 1 дзень застаўся да 1-га сьнежня

пасьпяшэце **СЁННЯ-Ж** здаць падпіску на газету

ЗЬВЯЗА

на сьнежань м-ц

Падпісная плата: на 1 м-ц—90 к., на 3 мес.—2 руб. 60 к., на 6 м-цаў—5 руб., на год—9 руб. 75 к.

З дадаткам часопісі „**Большавік Беларусі**“ да канца году 1 руб. 05 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:

У Менску: галоўн. к-рай газ. „Зьвязда“—Савецкая, 63, 3-і паверх, ад 9 гадз раніцы да 6 гадз дня, і ўпоўнаважанымі галоўнай канторы.

У правінцыі: упоўнаважанымі галоўнай канторы газ. „Зьвязда“, аддзяленьямі „Ізвестыя“ і „Правда“, аддзяленьямі Беларэжывыводства і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

С. Е. Н. Ы. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР

Пятніца, 30 лістапада. Для саюзу харчавікоў
БРОНЕЦЯГНІК 14-69 рэвал. п'еса ў 6 абразох.
Пачатак роўна а 8-й гадз. увеч.
Пасьля 3-га сьвігалу ўваход у відэюно зачынены.

АПОШНІЯ ДНІ ЦЫРКУ
ЦЫРК МЮЗЫК-ХОЛЛ

Сёньня уваход жанчын бясплатны

Зусім новая праграма.

КІНО-ТЭАТР „Культура“	1) „Дом на Трубноў“ у 6-ці частках і замешная камедыя 2) „Наханьне і спорт“ у 5-ці частках. Пачатак 1-га сьвігалу а 6 г. 45 хв. Ад аўторна, 27 лістапада
КІНО „Чырвоная Зорка“	ПАТІ ПАТАШОН у новай назьме „Выдатныя падарожнікі“ у 7 частках. 3 сьвігалы: пач. 1-га ў 7 гадз.
КІНО „І. Тэрэ-Цьвілі“	Трука-прыгоднікі кіно-раман у 2-х сьвях і 4 эпизодах 2 сьвях 14 частак у адзін сьвігал сьвях 2
1-шы дзёначны КІНО-ТЭАТР Юны Піанэр	„Паміж жыцьцём і сьмерцю“. Зьвыш праграма кіно хроніка „СОВКІНО“. Пачатак сьвігалу а 3 в пал. гадз. удзель.
КІНО СПАРТАК	Зьвыш праграма—гастроля артыстага Маскоўск. істрадм юварыстага-сатырыка М. І. ВОЛЖЫНА На экране—гранд. амерык. балет „ЖАНЧЫНЫ ГОРНЫХ ВАРШЫН“ урадаўна у 8 част. У гал. роллях РАМОН НАВАРРО і БАРБАРА ЛЯ-МАР.

ЮБІЛЕЙНЫ ЗБОРНІК



Цана 65 кап. Белдзяржвыдавецтва

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ на ежemesячны ілюстраваны журнал охоты и рыболовства

„ОХОТНИК“

орган Всероссийского Союза Промыслово-Охотничьих Кооперативов.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1929 год.

- „ОХОТНИК“ — даёт руководящие указания по всем вопросам охотничьей и промысловой кооперации и освещает жизнь и работу охоткооперативных организаций всего Союза ССР.
- „ОХОТНИК“ — освещает вопросы борьбы с хищниками и браконьерами.
- „ОХОТНИК“ — способствует развитию красного собиановодства и улучшению промысловой охоты.
- „ОХОТНИК“ — даёт советы и отвечает на вопросы читателей, связанные с охотой.
- „ОХОТНИК“ — помогает все официально распоряжения и постановления, имеющие отношение к охоте и охотничьей кооперации.
- „ОХОТНИК“ — уделяет большое внимание пушному хозяйству, вопросам пушного экспорта.

В 1929 году годовые подписчики, внесшие подписную плату до 1-го февраля НЕПО-ОРЕДСТВЕННО в Главную Контору журнала, получают БЕСПЛАТНО богатую иллюстрированную книгу С. А. Бутурлина — „Настольная книга охотника“; книга содержит около 400 стр. текста и в отдельной продаже будет стоить около 2 рублей.

Кроме того все годовые подписчики пользуются:
1) 30-процентной скидкой на все издания Всесоюзного, выпускаемые со июля до издательства.
2) Юридическими советами по всем вопросам охоткооперации.
3) Советами и помощью проф. С. А. Бутурлина в выборе ружья.

На 1929 год подписная цена установлена:
на 12 мес.—5 р., на 6 мес.—3 р., на 3 мес.—1 руб. 50 коп.
ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА—50 коп.

Подписку и деньги направлять:
Москва, центр, Никольская, Ветшинный проезд, 4-5 (3) в Главную Контору журнала „ОХОТНИК“.

Прафком Працасьветы БДУ з жалем паведамляе ўсіх студэнтаў, скончэйшых Педагагічны Факультэт, аб скорасьпешнай сьмерці выдатнага вучонага і любейшага настаўніка праф.
Мікалая Міхайлавіча ГАЙДУКОВА
ПРАФКОМ ПРАЦАСЬВЕТА БДУ.

Праўленьне, бюро ячэйкі КП(б)Б, калектыў студэнтаў і супрацоўнікаў Камуністэрскага ўніверсітэту з вялікім жалем паведамляюць аб сьмерці, якая наступіла пасля цяжкой хваробы студэнта II КУРСУ
Хведара Ігнатавіча тав. ЗАЙЦАВА.
Вынас цела а 1 гадз. дня 30 лістапада з Комуніст. унівэрсітэту (Унівэрсітэцкал, 27).

ПО ВСЕЙ БЕЛОРУССИИ: — БЕЛМЕДТОРГ —

ТРЕБУЮТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТРЕБУЮТ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и МАГАЗИНАХ САНИТАРИИ

КІНО-ТЭАТР „КУЛЬТУРА“
БЕЛДЗЯРЖКІНО на падставе ўгоднасьці ўвадзіць АБАНІМЕНТНУЮ СЫСТЭМУ, якая дае ўласніку абаніменту
СКІДКУ У 25%
З НАМІНАЛЬНАЙ ЦАНЫ КОШТУ БІЛЕТАЎ.
Пры атрыманьні абаніменту работні і служачыя уплачваюць толькі кошт кніжкі ў разьмеры 10 кап.
Абаніментныя кніжкі зьяўляюцца ў сабе 30 талёнаў і сапраўды на 1 мая 1929 г. Па абаніменту ўласнік яго мае права атрымаць 2 білеты на сьвігал пры падачы 2-х талёнаў.
Абаніментныя кніжкі здуваюцца выключна па заўважках фабрыкаў, заўвамаў і мясцоваму.
Водую абаніментных кніжак штодзённа ў кіно-тэатры „Культура“ а 5 г. да 10 г. увечары.
АДМІНІСТРАЦЫЯ.

у літэратурнай райадрэацыі: 3) Казлоў М. І. (б. сакратар Барысаўскага Гаркому), 3) Габрыель Алякс. Іванаў, 38) Шашкоўскі Іктар Анд. 39) Багдашоў Г. А. (раней быў у Мазырскай арганізацыі), 40) Таракін Пётра Ільіёў, 41) Валасевіч Міхаіл Палікарпаў, 42) Шубін Апанас Апанасаў, 43) Вялікі Уладзімір, (б. заг. цэнтральнай базай Лоргстр.) 44) Гацелёў Кузьма Ефімаў, 45) Мельлер Іван Ульянаў, 46) Карылоў Грыгор Сямёнаў.

Менскі АКС КП(б)Б просіць усе партыйныя, саветыя і прафэсійныя ўстановы, а таксама аддзельных асоб, якія ведаюць месца знаходжаньне вышэйпаказаных таварышоў паведаміць у АКС КП(б)Б.

— У пятніцу 30 лістапада г. г. а 6 гадз. увечары ў памяшканьні Фрунзэўскага райкому КП(б)Б адбудзецца нарада выкан. бюро шэфтэаарыстаў, якія шэфтуюць над Заслаўскім раёнам сумесна з прадстаўніком ад Заслаўскага РК КП(б)Б.

На абвешчаны дзень: Аб удзеле шэфтэаў у перавыбарках с-с. Выклікаюцца наступныя выкан. бюро: ЦВК п. к. пякароў, п. к. харчавікоў, Польштэхнікум, п. к. абутнікаў, 2 б-ца, Лесбел, ДПУ, №-скі Штаблёў, Камгас, Нар. харч. паж. кам-акрфа.

Акрамя членаў выкан. бюро на гэту нараду павінны зьявіцца тыя т.т., якія вызначаны для удзелу ў перавыбарчай кампаніі ў падшэфных с-с.
— У суботу, 1 сьнежня г. г., аб гадз. увечары ў памяшканьні РК адбудзецца нарада апартаў усіх ячэйкі КП(б)Б разам з старастай адзінай партшколы і ўсіх палітгурткаў пры ячэйках.

У парадку дня: 1) Аб становішчы партасьветы ў раёне, 2) Мерапрыемства па ўзмацненьні інтэрнацыянальнага выхаваньня, 3) удзел у перавыбарках с-с.

— Цэнтр. партклуб імя Карла Маркса. Сёньня кіно—„Хто ты такі?“ Пачатак 1 сьвігалу а 8 гадз., 2—а 10 гадз. увечары.

Выклікаецца 1-ая група дружыны парадку.

А 7-й гадз. увеч. заняты гуртка на вывучэньні ангельскай мовы. Уваход з двара, пакой эспаранто.

А 8-й гадз. увеч. заняты струннага арыстру.

А 9 г. увеч. індывідуальныя заняты дзямгуртка ў пакой № 2.

— У пятніцу, 30 лістапада, а 8 в пал. гадзіне увечары, у актавай залі БДУ, адбудзецца даклад т. Галадзёла на тэму: „Нашы гаспадарчыя затрудаваньні“. Запрашаецца студэнтства ўсіх факультэтаў.

— Падгабіянт, 30 лістапада, у пятніцу, а 7 гадзіне увечары, адбудзецца сход сэкцыі „Самаарганізацыя і піянер-рух у школе“. Пародак дня: „Рэзгляд сьвях па вывучэньні дзіцячага самаправаўня“.

— У суботу 1-га сьнежня 1928 г., а 7 гадз. ув. у памяшканьні Пушкінскай біб-кі адбудзецца вечар-сход чытачоў акруговаў біб-кі в яе аддзельнямі, прысьвечаны 100-годзьдзю з дня нараджэньня Н. Г. Чэрнышэўскага.

Даклад на тэму: „Наму належыць М. Г. Чэрнышэўскі“ зробіць навуковы працаўнік БДУ Кірушын.

Білеты па біб-ках.

У нядзелю, 2 сьнежня 1928 г., роўна а 11 гадз. уранку ў памяшканьні Пушкінскай біб-кі (Кастрычніавава вул. № 5—II паверх) будуць праведзены кансультацыйныя заняты з перасоўнікамі. Запрашаюцца ўсе т. т., якія бяруць навіжны перасоўні ў Пушкінскай біб-цы і працуючыя з кнігай, як у горадзе, так і прыгарадзе. Біб-на.

Адзны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ.
Менск, Галоўдзібел № 300.